

Паважаныя суайчыннікі! Сярдэчна віншую вас са Святам працы.

Першамай сімвалізуе з'яднанасць стваральных сіл грамадства, імкненне да міру і сацыяльнай справядлівасці.

Па добрай традыцыі мы адзначаем яго ў атмасферы глыбокай павагі да людзей працы, якія сваімі справамі ўмацоўваюць дзяржаву і незалежнасць Беларускай дзяржавы.

у заводскіх і фабрычных цэхах, у шахтах і на будаўнічых пляцоўках, на палях і фермах. Менавіта яны ўносяць дастойны ўклад у агульную скарбонку нацыянальнага багацця.

Веру, што агульнымі намаганнямі мы зробім родную Беларусь працвітаючай. Жадаю ўсім моцнага здароўя, шчасця і вяснянага настрою.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

29 КРАСАВІКА 2017 г. СУБОТА № 81 (28445)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СОЛЬ НАШАЙ ЗЯМЛІ

Прэзідэнт павіншаваў лаўрэатаў дзяржаўных прэмій і ўзнагарод

У Палацы Незалежнасці ўчора было як ніколі святочна. І не дзіўна: на ўрачыстую цырымонію ўручэння дзяржаўных прэмій і дзяржаўных узнагарод былі запрошаны найлепшыя дзеячы з розных сфер: ад навукі і тэхнікі да літаратуры, мастацтва і архітэктуры.



Аляксандр ЛУКАШЭНКА ўручыў беларускай тэнісцы Вікторыі АЗАРАНКА ордэн Пашаны.

Для лаўрэатаў перад афіцыйнай цырымоніяй была арганізавана змястоўная экскурсія па Палацы Незалежнасці. Нягледзячы на тое, што будынку ўсяго некалькі гадоў, ён вядомы ўжо далёка за межамі краіны.

У холе другога паверха Палаца размясцілася новая выстаўка. «Звязда» ўжо пісала пра экспазіцыю пейзажаў Валерыя Шкарубы.

Паглядзець сапраўды было на што. Тым не менш галоўнае мерапрыемства — узнагароджанне — чакала наперадзе.

Ва ўрачыстай абстаноўцы напярэдадні майскіх свят мы ўшаноўваем найлепшых людзей, чые працоўныя і творчыя дасягненні прыносяць славу і павагу нашай маладой суверэннай дзяржаве.

Паглядзець сапраўды было на што. Тым не менш галоўнае мерапрыемства — узнагароджанне — чакала наперадзе.

— Імі выкананы і ўкаранены ў шырокую практыку найскладанейшыя аперацыі па трансплантатцыі комплексаў органаў. Стварэнне новага кірунку і прымяненне высокіх тэхналогій даюць магутны імпульс дынамічнаму развіццю ачычнай аховы здароўя, упэўненаму вываду яе на лідзючыя пазіцыі ў свеце.

У навукова-прамысловай сферы Дзяржаўная прэмія прысуджана навукоўцам і спецыялістам Акадэміі навук, адкрытых акцыянерных таварыстваў «Інтэграл» і «Планар» за стварэнне новага класа вырабаў мікраэлектронікі.

СТАР. 2

НА ПЕРШУЮ ТРАВУ



Жывёлавод Мікалай МАЛЬКЕВІЧ шмат гадоў працуе наглядчыкам грамадскага малочнага статка ў ААТ «Першамайскі» Бярэзінскага раёна. Некалькі дзён таму яго падапечныя выйшлі на пашу: нягледзячы на зусім не вясновае надвор'е, трава ўжо дастаткова вялікая, каб рагулі маглі папоўніць сваё меню свежым кормам.

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр ШАМКО, міністр спорту і турызму:

«Многія нашы трэнеры затрымаліся ў мінулым, выкарыстоўваючы пры падрыхтоўцы спартыўнага рэзерву састарэлыя і неэфектыўныя метады і формы. А гэта прамым чынам адбіваецца на канчатковым выніку і дасягненнях спартсменаў. Прымаюцца ўсе меры, каб выправіць дадзеную сітуацыю. Яскравы прыклад гэтага — новы падыход у арганізацыі спартоўнага рэспубліканскага ўзроўню, якія павінны стаць своеасаблівымі семінарамі для трэнераў з мэтай павышэння іх кваліфікацыі і майстэрства».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 29.04.2017 г.

Table with exchange rates for USD, EUR, RUB, and UAH.

Незвычайная дабрачыннасць

«СТОЛЬКІ ўНУКАЎ, КОЛЬКІ ў НАС, НІ ў КОГА НЯМА»

Пра ашмянскіх дзядулю і бабулю, дзяцей, што ні ў чым не вінаватыя, ды дырэктара, які не задзірае нос

Нягледзячы на дажджлівае надвор'е, на парозе Ашмянскай школы-інтэрната нас сустралі сонечныя хлопчыкі і дзяткі. Убачыўшы знаёмыя твары, некаторыя з іх з праміянымі ўсмешкамі беглі абдымацца.

Вось ужо шэсць гадоў шэф-кухар і эксперт беларускай кухні Алена МІКУЛЬЧЫК ладзіць у Ашмянах дабрачынны праект «Кулінары плюс». Раз на месяц са сваімі сявакмі і валанцёрамі рздзіўляе дзяцей нейкай пазнавальнай праграмай.

Разам са мной дажджлівым суботнім днём у Ашмяны завіталі ажно 13 студэнтаў універсітэта фізічнай культуры, родам з Бангладэш.



Алена Мікульчык у той жа дзень забрала з сабой у Мінск, на канікулы. Гэты хлопчык далёка не першае дзіця, якое ездзіла ў гасці да шэф-кухара. Падчас той паездкі я пазнаёмілася і з дзюма прыёмнымі дзіцькамі Алены — Аняй і Галіяй.

«Мне ўчора патэлефанавала бабуля, сказала, што зноў прыязджаюць у Ашмяны вялікая кампанія, — кажа Аня. — Вось я і прыбегла, каб пабачыцца. Мы з мужам тут непадалёку жывём. З Аленай Мікульчык я пазнаёмілася ў школе-інтэрнаце, мне тады было 16. Яна мне адразу спадабалася, вельмі добрая і адкрытая. Калі прыязджала, мы падоўгу размаўлялі. Потым Лена запрасіла мяне да сябе ў гасці. Вось ужо гадоў шэсць, як мы і сябруем. Калі я выходзіла замуж, усе гасці былі ўпэўненыя, што яна — мая родная сястра, а яе бацькі — мае бабуля з дзядулем. Цяпер сябруем сем'ямі. Праўда, дзядуля? (Аня прытулілася да пляча дзядулінага Валяніна Алегавіча.) Кожны сам гаспадар свайго жыцця, як уладкуе, такім яно і будзе. У мяне былі праблемы ў сям'і, я бачыла дрэнны прыклад з маленькага ўзросту. І разумею, што так жыць не хачу. Таму цяпер працую на Ашмянскім мясакамбінаце і паралельна завочна атрымліваю вышэйшую адукацыю».

СТАР. 4

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Пасля бойкі ў парламенце Македоніі больш за 100 чалавек трапіла ў бальніцы

Падчас беспарадкаў у будынку Народнага сходу (парламента) Македоніі пацярпелі 109 чалавек. Сярод іх 22 паліцэйскія і тры дэпутаты парламента.

У Германіі маюць намер часткова забараніць паранджу

Законапраект, які забараняе нашэнне адзення, якое цалкам закрывае твар, ухвалены Бундэстагам. Закон, які яшчэ павінен быць зацверджаны верхняй палатай парламента, закрэпе дзяржаўныя судзіўні і ваенныя, прычым толькі падчас іх знаходжання на службе.

У Еўропе мяркуюць увесці абавязковы адпачынак для бацькі немаўляці

Еўракамсія прапануе увесці ў краінах — членах Еўрасаюза абавязковы аднаразовы адпачынак для бацькоў па доглядзе за дзіцём.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У Вялікабрытаніі абваліліся продажы электронных кніг

Адпаведны паказчык ледзь скараціўся на 17% — да 204 млн фунтаў і знаходзіцца на самым нізкім узроўні з 2011 года.

КОРАТКА

Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі 29 красавіка з-за моцных дажджоў. Сёння на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, па паўночна-заходняй частцы яны чакаюцца працяглыя і моцныя.

Венгерскія ўлады паведамілі аб завяршэнні будаўніцтва другой сцяны на граніцы з Сербіяй, прызначанай скарачэння прыватнага мігрантаў.

Цырымонія ўзнагароджвання лепшых прадстаўнікоў банкаўскай сферы Беларусі прайшла ў Мінску.



Сумесны праект «Звязды» з камітэтам эканомікі Магілёўскага аблвыканкома

Без крэатыўных і таленавітых людзей любя эканоміка будзе прабукоўваць. Сёння, калі мы ледзь паспяваем знаёміцца з навінкамі тэхнічнага прагрэсу, вельмі важна не апынуцца ззаду планеты ўсёй.

Трэба падтрымліваць сваё інвестараў

— Словазлучэнне «Крэмніевая даліна» стала сімвалам бліскавага поспеху і росквіту бізнесу ва ўсім свеце.

ШКОЛА ДЛЯ БІЗНЕСМЕНАЎ



Дзіна ХОМЧАНКА з задавальненнем дапамагае ініцыятыўным людзям.

Бо вельмі розныя бюджэты. Калі бюджэт аднаго амерыканскага ўніверсітэта, які знаходзіцца ў «крэмніевай даліне», большы, чым бюджэт асобных краін, ці можна нешта паўтарыць?

СТАР. 4



Беларусь настроена на конструктыў у супрацоўніцтве з Малдовай

Кіраўнік дзяржавы сустраўся з Надзвычайным Паўнамоцным Паслом Малдовы ў нашай краіне Георгіе Хіаэрэ. Афіцыйная нагода — заканчэнне ў апошняга дыпламатычнай місіі. Тым не менш, як вядома, Прэзідэнт сустракаецца далёка не з усімі пасламі, якія завяршаюць працу ў нас. Толькі з тымі, што зрабілі значны ўнёсак у развіццё кантактаў, сувязі паміж краінамі і народамі.

той Пасол, які менавіта зыходзячы з гэтай канцэпцыі будаваў свае адносіны з нашымі абласцямі. Таму мне, безумоўна, вельмі шкада, што вы з'яжджаеце.

Кіраўнік дзяржавы выказаў спадзяванні, што Беларусь для спадара Пасла ніколі чужой не была.

— Вы павінны ведаць, што паміж Беларуссю і Малдовай — адкрытыя адносіны, — заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Я катэгарычна супраць рознага роду бар'ераў, усё павінна быць адкрыта, мы павінны кантактаваць, давяраць адно аднаму. Нам з Малдовай няма чаго дзяліцца.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што ў Беларусі і Малдовы няма спрэчных пытанняў. Ён расказаў, што падчас надзвычайнай сустрэчы з Прэзідэнтам Малдовы ў Бішкеку яны змаглі абмеркаваць многае, таму ў хуткім часе абудуцца відзіты ў Мінск Прэзідэнта і прэм'ер-міністра Малдовы.

Георгіе Хіаэрэ паведаміў, што ў яго краіне вельмі добра ставяцца да беларусаў увогуле і да Прэзідэнта Беларусі ў прыватнасці. Дыпламат падкрэсліў: супрацоўніцтва паміж краінамі — як эканамічнае, так і гуманітарнае — знаходзіцца на самым высокім узроўні. Тым больш што зараз Малдова зацікаўлена ва ўзаемадзейнасці з постсавецкімі краінамі, ёй цікавы і Еўразійскі эканамічны саюз, краінай-заснавальцамі якога з'яўляецца ў тым ліку і Беларусь.

— Думаю, малдаване ніколі каменю ў беларуса не кінуць, бо ў самяя складаныя часы мы працягвалі руку сяброўства. Нават калі, можа быць, рынчэнікам гэта было нявыгадна, але мы жылі, як браты. І вы

Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што заўбеды на такіх сустрэчах прасутынае доля суму. Сапраўды, многія дыпламаты за гады сваёй працы ў Беларусі зжыліся з краінай, людзьмі... Па словах Прэзідэнта, у Беларусі і Малдовы заўсёды былі добрыя адносіны: — Я ведаю Малдову з тых часоў, як і яе ведаеце і памятаеце, — з савецкіх часоў. Гэта цудоўная зямля. Гэта вельмі цікавая, прыгожая людзі — добрыя, працольнівыя. Малдова падобная эканамічна на нас. Мы усё зараблялі сваёй працай — і вы, і мы, і цяпер, і тады. Таму нам наканавана было жыць разам, сябраваць.

Кіраўнік краіны падкрэсліў: дзяржавы сябравалі і ў самяя складаныя часы.

— Думаю, малдаване ніколі каменю ў беларуса не кінуць, бо ў самяя складаныя часы мы працягвалі руку сяброўства. Нават калі, можа быць, рынчэнікам гэта было нявыгадна, але мы жылі, як браты. І вы

СОЛЬ НАШАЙ ЗЯМЛІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Важна і тое, што зроблены рэзальны крок у стварэнне высокатэхналагічнай вытворчай базы, якая адпавядае пятому і шостаму тэхналагічным укладам, — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

У галіне мастацтва прасуджаны дзве дзяржаўныя прэміі. Адна — творчому калектыву Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета за пастаноўку спектакля «Сівая легенда». Гэта маштабны мультымедыя-сцэнічны праект, які адлюстроўвае гісторыю нашага народа. Ён увайшоў у залаты фонд Вялікага тэатра і стаў важнай вехай у развіцці нацыянальнага мастацтва. Другая прэмія прасуджана кампазітару Уладзіміру Кандрусевічу — за стварэнне цэлага шэрагу музыкальных твораў.

Многія атрымалі высокія дзяржаўныя ўзнагароды за працоўныя дасягненні.

— Ордэнамі адзначаныя песпехі ў працы прадстаўнікоў Мінскага электратэхнічнага заводу імя Казлова, «Гроднапрамбуд» і «Дарожнабудуаўчанага тэста №3», — звярнуў увагу Прэзідэнт. — У аднаго — будаўніцтва Беларускай атамнай электрастанцыі, авіярамонтнага заводу, жылых дамоў і школ. У іншага — рэканструкцыя аўтадарогі Мінск — Магілёў, Мінск — Гомель, узвядзенне другой калёвавай аўтамабільнай дарогі вакол Мінска.

Усцешна, на думку Прэзідэнта, што сярод ўзнагароджаных нямаюць людзей з багатым вопытам паспяховай арганізатарскай і творчай дзейнасці. Такія асабліва цэнныя, таму што за іх плычамі — прафесійнае майстэрства, шматгадовае работа з людзьмі, умелнае вырашаць адказныя задачы. І як прызнаванне іх заслуг — прысваенне ганаровых званняў.

Надзея ЮШКЕВІЧ, yushkevich@zviazda.by

Сацыяльная стандарты

НОВЫЯ МЕХАНІЗМЫ АБАРОНЫ РАБОТНІКАЎ

Павышаць кваліфікацыю прапаўняюць неадрыўна ад вытворчасці, а наймальнікам, якія бяруць моладзь, — даплачваюць

Падчас міжнароднага форуму «Прафсаюзы і будучыня сферы працы», які праходзіў у Мінску, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл ОРДА агучыў найбольш вострыя пытанні ў галіне занятасці.

Сярод іх — рэструктурызацыя прадпрыемстваў.

— Як паказвае міжнародны вопыт, гэта можа выклікаць сур'ёзныя сацыяльныя праблемы. Як мінімум — скарачэнне колькасці работнікаў, зніжэнне ўзроўню аплаты працы, ільготы і гарантыі. Непрадуманая аптымізацыя кампаній, якія маюць горадаўтварнальнае значэнне, можа прывесці да дэградацыі цэлых населеных пунктаў. Таму кадровай і стратэгічнай задачай трох сацыяльных партнёраў — дзяржавы, аб'яднанай наймальніцкай і прафсаюзаў — заключаецца ў тым, каб забяспечыць сацыяльна адказную рэструктурызацыю і звесці дадзеныя пагрозы да мінімуму, — адзначыў Міхаіл Орда.

Для гэтага яшчэ ў 2015 годзе Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны і прафсаюзамі былі распрацаваны рэкамендацыі. У пакаровай інструкцыі прапісана, як праводзіць мадэрнізацыю прадпрыемстваў з улікам інтэрасаў работнікаў — ад перанавучання да стварэння новых месцаў на сумежных вытворчасцях. Але сёння, прызнаецца старшыня ФПБ, гэта выконваецца далёка не ўсімі наймальнікам. Таму рэкамендацыі варта надаць больш вагі правы статус.

Ішла размова і пра імклівую інфарматызацыю, у выніку якой знікаюць асобныя прафесіі. І наймальнік можа ставіць такія задачы, якія чалавек будзе вымушаны сядзець за камп'ютарам суткамі. Азін з варыянтаў — забяспечыць аддаленым работнікам такі жа пагадзіны заробак, які ў пастаянных супрацоўніках арганізацыі.

Дарэчы, змены ў Працоўным кодэксе, звязаныя з папулярнасцю новых формаў занятасці (у тым ліку і дыстанцыйнай), анасаваля на форуме міністр пра-

цы і сацыяльнай абароны Ірына КАСЦЕВІЧ. Яна растлумачыла гэта тым, што сёння стандартны васьмігадзінны рабочы дзень мае варыянты — і па форме, і па змесце.

Што да стану рынку працы, то міністр ацэньвае яго як дастаткова стабільны.

— Цяпер на адну вакансію прыпадае азін беспрацоўны, — канстатуе Ірына Касцевіч. — Вопыт рэалізацыі дзяржаўных праграм апраўдвае сабе: службы занятасці гнутка рэагуюць на змены на біржы. Урадам прайвільна была выбрана тактыка паступовага рашэння праблем з работай у малых гарадах. Калі некалькі гадоў таму ўзровень зарэгістраванага беспрацоўя ў асобных рэгіёнах склаў тры і нават пяць працэнтаў, то сёння толькі ў 5 з 118 раёнаў гэта паказчык вышэйшы за 1,5 працэнта. Так, у нас расла вымушаная няпоўная занятасць. У 2011 годзе ў скарачэнным рэжыме працавала 2,8 працэнта ад спісначай колькасці работнікаў, у 2015-м — ужо 10,2 працэнта. Але летась удалося пераламаць гэту тэндэнцыю. Цяпер у рэжыме няпоўнай занятасці працуе 3,2 працэнта работнікаў

Дадатковае правае абарона, на яго думку, патрэбна і тым, хто працуе ва ўмовах нетыпавой занятасці. Пры дыстанцыйнай рабоце ў той жа IT-галіне працоўны час можа быць увогуле не рэгламентаваны, і наймальнік можа ставіць такія задачы, якія чалавек будзе вымушаны сядзець за камп'ютарам суткамі. Азін з варыянтаў — забяспечыць аддаленым работнікам такі жа пагадзіны заробак, які ў пастаянных супрацоўніках арганізацыі.

Дарэчы, змены ў Працоўным кодэксе, звязаныя з папулярнасцю новых формаў занятасці (у тым ліку і дыстанцыйнай), анасаваля на форуме міністр пра-



Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 3 455 4 548
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 86 114
Разовденная прибыль (убыток) на акцию 260 86 114

Руководитель А.В. Гулевич
Главный бухгалтер А.И. Корниенко
31 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮНИМИТ» за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года

Адрес: Директор закрытого акционерного общества «ЮНИМИТ» Гулевич А.В.
местонахождение: Республика Беларусь, 222220, Минская область, Смолевичский р-н, Плиссский с/с, 9/12, в районе посёлка Октябрьский;

сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №101205910 выдано на основании решения Минского областного исполнительного комитета от 04.12.2014.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Приват-Аудит»;
местонахождение: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34, ком. 305;

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Обязности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство ЗАО «ЮНИМИТ» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и утвержденными внутренними нормами контроля, планировать и проводить аудит бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий.

Падлеткі і наркатыкі

ПАКУЛЬ НЕ ПОЗНА...

Пад назіраннем псіхіятраў-нарколагаў зараз знаходзяцца амаль 15 тысяч непаўналетніх. Гэта тых, хто не мае самай залежнасці, але дэманструе праблемныя паводзіны і мае павышаную рызыку стаць залежным ад тых ці іншых рэчываў. Прафілактычны ўлік такога кшталту ўключае непасрэдна назіранне ва ўрача і не цягне за сабой неіхны юрыдычны наступствы. Сіндром залежнасці ад алкаголю, наркатычных ці ненаркатычных рэчываў маюць 33 непаўналетнія.

Як адзначаюць у РНПЦ псіхічнага здароўя, у апошнія пяць гадоў гэтыя лічбы зніжваюцца. Рост адзначаўся толькі ў 2015-м за кошт усплёску распаўсюджвання спайсаў. Наогул, калі ў 2013 годзе 70 працэнтаў непаўналетніх ужывалі аліпеды, то ў 2014-м такіх было ўжо менш за 50, а ў 2015-м яшчэ менш. Сінтэтыка яшчэ застаецца папулярнай, а распаўсюджваецца з дапамогай інтэрнэту, аб чым добра ведаюць праваахоўнікі. Дзякуючы іх намаганням за два апошнія гады спынена дзейнасць больш як 200 інтэрнэт-магазінаў, з тэрыторыі Беларусі абмежаваны доступ да 41 сайта, заблакавана амаль тысяча электронных кашалькоў.

Калі 75 працэнтаў навучэнцаў ва ўстановах агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай

Факт

СУПРАЦЬ ТЭРАРЫЗМУ

На тэрыторыі будаўнічай пляцоўкі Беларускай атамнай электрастанцыі быў праведзены комплекс мерапрыемстваў па разгаванні на магчымых тэрарыстычных пагрозы ў дачыненні да аб'екта, паведамляе прэс-служба Камітэта дзяржаўнай бяспекі.

Задзейнічаны былі падраздзяленні не толькі КДБ, але і міністэрстваў унутраных спраў, па надзвычайных сітуацыях і іншых дзяржаўных структураў. Галоўнай мэтай было забяспечыць гатоўнасць сіл і сродкаў дзяржорганаў да рэалізацыі першааргавых мер у выпадку тэрарызму на БелАЭС.

Ведай нашых!

«Зброя» супраць бытавых сцёкавых водаў

Гран-пры і залаты медаль заваявала ў Найрбі (Кенія) на VII Міжнароднай алімпіядзе экалагічных праектаў «Залаты клімат» (GSEPO) адзнаціцца клінаціна мінскай СШ №16 Паліна КАСЦЯНЕВІЧ.

Алімпіяда ўз'яўляе сабой самы буйны міжнародны конкурс навуковых праектаў сярэдняшкольнай, яна прысвечана пошуку інавацыйных шляхоў вырашэння розных экалагічных праблем. У 2017 годзе на ёй было прадставлена 118 праектаў з 30 краін па 6 кірунках: «Энергія», «Прыродаахоўнае праектаванне», «Наваколнае асяроддзе», «Інжынерія», «Сельская гаспадарка».

адукацыі прайшлі псіхасацыяльныя анкетаванне, якое да шэрагу маладых асоб пераросло ў медыцынскае кансультаванне. У Віцебскай вобласці летась даследвалі 45 тысяч навучэнцаў, 712 з якіх аказаліся схільнымі да ўдзягвання ў наркаманію і былі накарэваны да спецыялістаў. Па Мінскай вобласці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі анкетаванне прайшлі 52 тысячы чалавек, а ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі — каля 8 тысяч. 280 чалавек у першым выпадку і 600 у другім аказаліся з высокай рызыкай фарміравання хімічнай залежнасці.

Ужыванне наркарэчываў часам пачынаецца з ужывання алкаголю, да якога ў нашым грамадстве ставяцца з вялікай талерантнасцю. Звыш 2 тысяч падлеткаў затрымліваюцца штогод за распіванне алкагольных напояў у грамадскіх месцах, аднак тыя, каму менш за 16 гадоў, не нясуць адміністрацыйнай адказнасці. Летась звыш 1700 гандляроў з узыць 7,5 тысячы дарослых панеслі адказнасць за ўжыванне ва ўжыванне алкаголю непаўналетніх. Міністэрства ўнутраных спраў заклікае ўсіх грамадзян не праходзіць міма падобных выпадкаў, больш актыўна паведамляць аб іх.

Святлана БАРЫСЕНКА. protas@zviazda.by

МАЙСТАР-КЛАС АД АНКОЛАГАЎ СВЕТУ

Першая міжнародная канферэнцыя па пытаннях анкагінекалогіі і анкауралогіі, якая завяршылася сёння ў Мінску, была спланавана ў межах супрацоўніцтва Беларускага таварыства анкалогіі і Нацыянальнага інстытута анкалогіі ЗША і паспрыяла стварэнню міжнароднай клінічна-даследна-адукацыйнай платформы на базе Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. Аляксандрава.

Падчас канферэнцыі эксперты расказалі аб самых сучасных падыходах у ранняй дыягностцы і лячэнні гінекалагічнай і уралагічнай анкалогіі. Шырокае аўдыторыі былі прадставлены майстар-класы з відаэкспертна-хірургічных маніпуляцый, у тым ліку для лячэння цяжкай дысплазіі і ранняга раку шыёйкі маткі. Усе запрошаныя лектары з'яўляюцца прызанымі экспертамі ў анкагінекалогіі ЗША, Расіі і Беларусі. Што да анкауралогіі, то ў гэтых секцыях вопытам абмяняліся вядучыя спецыялісты не толькі ЗША, Расіі і Беларусі, але і Германіі, Ізраіля. Сярод замежных удзельнікаў — аўтар шматлікіх публікацый па лапараскапічнай хірургіі пры раку прастаты, майстар дэманстрацыі «жывых аперацый» з Германіі прафесар Энс-Увэ Штолцэнбург.

Вета РУЖАНСКАЯ



Лёсы

«МЫ ПРОСТА ВЫКОНВАЛІ СВАЮ РАБОТУ»

Калі гаворка заходзіць пра значныя гістарычныя падзеі, на першы план часцей за ўсё выходзяць самыя яркія гісторыі і гераічныя лёсы. А вось ты, хто штодня выразае і самааддана выконвае свае абавязкі, нярэдка застаюцца ў цені. У гэтым кантэксце паспрабуем на чарнобыльскую катастрофу паглядзець з нязвычайнага ракурсу: перад вамі ўспаміны супрацоўніка міліцыі, які апынуўся ў зоне паражэння ў кастрычніку 1986-га. У той час Пётр Іванавіч Вараб'ёў служыў камандзірам узвода патрульна-паставой службы Заводскага РУУС г. Мінска.

«ГАЛОЎНАЯ ЗАДАЧА — НЕ ДАПУСЦІЦЬ МАРАДЗ'ЁРСТВА»

— Тады арганізавалі зборныя атрады з усіх падраздзяленняў, у якія уваходзілі ад радыкаў да маёраў. Ніякага прымусу — «пойдзеш менавіта ты» — не было, мы самі вызначалі, хто адправіцца ў зону. Імкнуліся не чапаць зусім маладых хлопцаў, у якіх яшчэ ні сем'яў, ні дзяцей не было, таму што ніхто дакладна не ведаў, як на здароўе можа адбіцца радыяцыя, — дзеліцца ўспамінамі Пётр Іванавіч. — Я асабліва не сумняваюся, быў членам партыі і разумеў, што гэта мой абавязак. Да таго ж, было занадта мала вядома пра магчымы наступствы, каб апасацца.

Старшы лейтэнант Вараб'ёў аказаўся ў 6-м зводным атрадзе, сфарміраваным з супрацоўнікаў міліцыі, якія прыбылі з Мінска для службы ў Нараўлянскім раёне. Усяго ў атрадзе было каля 150 чалавек. Пятра Іванавіча прызначылі камандзірам узвода. Пасялілі ўсіх у пасёлку Цешкаў у мясцовай школе. Галоўная задача на перыяд службы — не дапусціць старонніх у зону адсялення.

— Жылі ў гэтым раёне да аварыі вельмі заможна. Побач Прыпяц, шмат у каго матарныя лодкі. Калі людзі ў спешцы з'яжджалі, многія пакідалі ўсе свае рэчы. Так што ахвотнікі да чужога добра было шмат — затрымлівалі каго-небудзь практычна кожную ноч. Дапусціць марадз'ёрства было нельга, таму мы кругласутачна дзяжурілі.

Да таго часу ўсе дарогі, якія вядуць у зону адсялення, ужо былі перакрытыя. На асноўных стаялі пасты, на тых, што паменш, былі ўсталяваныя

шлагбаумы. Акрамя таго, у кожным населеным пункце пастаянна знаходзіліся міліцыянеры, ад двух у самых маленькіх вёскач да пяці ў сёлах. Нягледзячы на ўсе меры засцярогі, людзі ўсё роўна спрабавалі трапіць у зону. «Палівалі» за тэлевізарами, матары ад лодак, катламі, нават гадзіннікамі і вудамі. Усе дамы стаялі алячтаняны, іх трэба было ахоўваць, таму што гаспадары ў любы момант маглі вярнуцца за сваімі рэчамі, а ім была гарантаваная іх захаванасць. Для таго каб трапіць у зону, неабходна было атрымаць дазвол у раёне. Хоць многія спрабавалі абыйсці правілы і «дамоўціца» з супрацоўнікамі міліцыі.

— Мы прапускілі толькі тых, у каго былі адпаведныя дакументы. Прычым не толькі прапускілі, але і суправаджалі на працягу ўсяго часу, пакуль яны знаходзіліся ў зоне. Інструкцыі былі вельмі выразнымі, дзеянні толькі строга па справе: забраў рэчы — на выезд, ніякіх «на-стальгінчых прагулак». Некаторыя прыезджалі для таго, каб пахаваць блізкіх там, дзе яны пражылі ўсё жыццё. Але нават у гэтых выпадках час знаходжання быў строга абмежаваны, — расказвае Пётр Іванавіч.

«ПРАВИЛЫ ЖЫЦЦЯ БЫЛІ ДАВОЛІ СУРОВЫМІ»

Дзяжурны на 12 гадзін запар. Пры гэтым электрычнасці ў вёсках ужо не было, прыходзілася перасоўвацца з ліхтарыкамі.

— Паколькі ў сваім узводзе я размяркоўваў, хто дзе будзе дзяжурчыць,



то стараўся ставіць так, каб чаргаваўся ўзровень радыяцыі: дзень па-больш, дзень паменш. 7 кіламетраў была мёртва зона, там мы наогул не павінны былі з'яўляцца. Сама Нараўля — за 30 кіламетраў, усяго ў гэтым праемежжы мы і былі разгрукіраваны.

З намі ўвесь час знаходзіўся ўрач, маёр з Магілёўскага ваеннага шпітала. Ён даваў нам вітаміны, але не больш за тое. І ніякіх асаблівых сімптомаў ні ў кога не было, максімум, што маглі падхапіць, дык гэта прастану. Не дзіўна — восень жа! А вось кармілі нас вельмі добра, за месяц усе страшна паправіліся, — усміхаецца Пётр Іванавіч.

Акрамя дзяжурства больш ніякай актыўнасці прадугледжана не было. Час знаходжання на вуліцы неабходна было зводзіць да мінімуму. У памяшканні, дзе ўсе жылі, — абавязкова вільготная ўборка кожныя дзве гадзіны. Перад тым як туды зайсці — штодзённая лазня. Пашанцавала, што поруч воданалор-

най вежы была падземная крыніца. Асобнае адзенне было для вуліцы, асобнае — для памяшкання, усе гігіенічныя сродкі замяняла надзейнае гаспадарчае мыла. Перад уваходам у школу, дзе ўсе жылі, — паглыбленне, каб памыць абутак. Правілы жыцця даволі суровыя. На розніцу па званні ніхто не звяртаў увагі, выконвалі абавязкі ўсе на роўных.

— Па зямлі пахадзіла было не хадзіць, лепш па траве. Добра, што рана выпаў сніжок, гэта нас у нейкай ступені абараніла. А вось тым, хто апынуўся там у гарачым пыльным ліпені, прыйшлося нялёгка. Наогул пыл — адна з галоўных праблем. Калі ён падмаўся, нельга было здымаць рэспіратар.

Нам адразу выдалі прыборы, якія вызначалі ўзровень радыяцыі. Але мы імі не карысталіся, думалі, што яны зламаныя, таму што яны ўвесь час зашкальвалі, — успамінае Пётр Іванавіч. З наступствамі радыяеактыўнага заражэння ў выглядзе анамальных прыродных з'яў сутыкнуцца не прыйшлося: ніякіх гіганцкіх пладоў або нестандартна велізарных жывёл там не было. А вось дзікай свойскай жывёлы, сабак і каткоў — з лішкам.

«НІХТО НЕ БАЧЫЎ У ГЭТЫМ ГЕРАІЗМУ»

— Самым страшным была не магчымасць заражэння, а тое, што вельмі шмат вельзарнага вёска і ні з адной хаты не ўеца дымок, нідзе не відаць чалавечых слядоў. Поўнае спусташэнне... І тое, што людзі не хацелі супакойсца, усё спрабавалі на гэтым зарабіць.

Усе рэчы, якія мы насілі на дзяжурствы, пакінулі там. З сабой ні ў кога нават сумкі не было. У адрозненне ад самога часу службы там, год пасля вяртання выдаўся цяжкім. Быў стан, бліжэй да депрэсіі, пастаянная стомленасць, адсутнасць цікавасці да жыцця. Я ж заўсёды быў фізічна моцным. Вырас у вёсцы без бацькі, у полі працаваў з пяці гадоў. Потым — спартыўныя спаборніцтвы, займаў прызавыя месцы. А пасля Чарнобыля захапленне прыйшло ў заняпад, не засталася сіл.

У адпаведнасці з Законам «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварыяў» усё, што было там са мной, атрымліваў дапамогу па 18-м ці 19-м артыкуле. У мяне — 19-ты, больш лёгкі, але ўсё роўна прыходзіцца штогод праходзіць усё больш урачоў. Аднак выпадкаў, каб кагосьці падкасіла знаходжанне там, сярод

Як ахоўваўся парадак у адселенай чарнобыльскай зоне?

У тэму:

Органы і падраздзяленні ўнутраных спраў Беларусі правялі памятных мерапрыемстваў пад дэвізам «Па абавязку службы і покліку сэрца», прымеркаваныя да 31-й гадавіны трагедыі на Чарнобыльскай АЭС.

— У ліку першых, хто прыбыў у 30-кіламетровую зону, прылеглаю да атамнай станцыі, былі работнікі Міністэрства ўнутраных спраў БССР. Менавіта яны сталі жывым заслонам катастрофе, і ніхто з іх не адмовіўся ад выканання найскладанейшай задачы, — адзначаў намеснік міністра ўнутраных спраў Аляксандр Кобурэў. — Зводныя атрады дзейнічалі самааддана, годна і мужна, не пахіснуўшыся перад небяспечай. Наўрад ці хто-небудзь з іх меркаваў, што выкананне прафесійнага абавязку пасля будзе лічыцца падзвігам. Адаючы даніну глыбокай павагі, мы ўдзячнае вам за тое, што вы зрабілі ў вышаральны момант.

Усяго ў ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай АЭС і яе наступстваў прынялі ўдзел больш за 11 тысяч супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў і ваеннаслужачых унутраных войскаў рэспублікі. Да памятных дат па ўсёй краіне было арганізавана ўшанаванне ліквідатараў і членаў сем'яў загінулых супрацоўнікаў, аказвалася ўсебаковая дапамога пэнсіянерам і інвалідам, якія пацярпелі ад наступстваў тэхнагеннай катастрофы. 26 красавіка адбылося ўрачыстае ўскладанне кветак да мемарыяльнага знаку «Ахвярам Чарнобыля» і «Камень міру Хірасімы» ў Мінску, пасля чаго кіраўніцтва міліцэйскага ведамства сустрэлася з ветэранамі Чарнобыля ў музеі МУС, дзе іх ўзнагародзілі юбілейнымі медалямі «100 год міліцыі Беларусі».

маіх знаёмых не было. Праблемы ж са здароўем — дык яны ва ўсіх.

Здамумаўшыся, Пётр Іванавіч падводзіць выснову нашай гутаркі:

— Ведаце, мы проста выконвалі сваю работу. У нас была пэўная, выразная адрэагаваная схема, якой мы прытрымліваліся. Ніхто не бачыў у гэтым гераізму і не дапускаў думкі, што можна гэтага не рабіць. Напэўна, зараз у мяне было б зусім іншае стаўленне да гэтага задання, але тут адбіваецца не змена нейкіх унутраных каштоўнасцяў, а проста жыццёвы вопыт

Факт

Колькасць нецвярозых вадзіцеляў скарацілася напалову

У сталіцы адбылося пасяджэнне калегіі Міністэрства ўнутраных спраў

Сярод асноўных тэм былі пытанні ўдасканалення прафілактыкі дарожна-транспартнага траўматызму, а таксама выканання адміністрацыйных працэдур у органах унутраных спраў.

Калі параўноўваць 2015 і 2016 гады, то колькасць ДТЗ з пацярпелымі летася знізілася на 12%, колькасць загінулых у аўтааварыяў на 11,4% (на 76 чалавек менш), траўміраваных — на 11,3% (на 501 чалавек менш). Паменшала і аварый, якія адбыліся па віне нецвярозых вадзіцеляў, — на 23,5%. А калі параўноўваць перыяд студзеня—сакавік гэтага і мінулага года, то іх колькасць наогул скарацілася ў два разы.

У цэлым, першы квартал гэтага года адзначаны пам'яшэннем агульнай колькасці ДТЗ на 16,2% і параненых у іх людзей на 18%, аднак вырас лік загінулых (з 89 да 93 чалавек). Асабліва трывожу ў супрацоўнікаў Дзяржаўтатнаінспекцыі выклікае стан пешаходнага і дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. Амаль кожны другі загінулы — 43% — з'яўляўся пешаходам, пры гэтым пераважна большасць смяротных выпадкаў зарэгістравана ў цэмыне час сутак. Аварый можна было пазбегнуць, калі б у адпаведнасці з Правіламі дарожнага руху пешаходны выкарыстоўвалі святлоадбівальныя элементы. Чвэрць загінулых у момант наезду знаходзілася ў стане алкагольнага ап'янення.

Змагацца з праблемай гібелі людзей на дарогах можна толькі комплексна. Добра зарэкамендавала сябе канцэпцыя акцыі «Добрая дарога», якая рэалізавалася ў сталіцы і забяспечвала эфектыўную каардынацыю дзеянняў усіх зацікаўленых у прафілактыцы дарожна-транспартнага траўматызму. Планаўца падобны падыход выкарыстоўваць у маштабах усёй краіны.

Значная ўвага ў МУС удзяляецца ўдасканаленню арганізацыі работ са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур. З гэтай мэтай на пастаяннай аснове прымаюцца меры па павышэнні якасці іх выканання, узроўню прафесійных ведаў і навыкаў асабовага складу. Усяго ў 2016 годзе органамі ўнутраных спраў ажыццёлена больш за 2,5 мільярд адміністрацыйных працэдур па зваротах грамадзян, у тым ліку ў сферы грамадзянскага і міграцыі — каля 1,5 мільярд, транспарту — звыш 1 мільярд, абароту зброі — больш за 51 тыс

Агульная справа

Мемарыялы, паркі і нават храм

Супрацоўнікі МУС прынялі актыўны ўдзел у рэспубліканскім суботніку

Ахоўнікі правапарадку нароўні з уборкай адміністрацыйных будынкаў і прылеглах да іх тэрыторый добраўпарадкавалі помнікі і месцы пахавання герояў, якія аддалі свае жыцці пры выкананні службовага і воінскага абавязку, прыбіралі паркі, дарогі, скверы.

Каля мемарыяла на набярэжнай Свіслачы ў Мінску непадалёк ад галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі працавалі супрацоўнікі і курсанты Акадэміі МУС. Прадстаўнікі цэнтральнага апарату міністэрства займаліся добраўпарадкаваннем санаторыя «Белая Русь», паліклінікі, шпітала і аўтагаспадаркі міліцэйскага ведамства. Даламагі праваахоўнікі і ў шматлікіх парках на тэрыторыі праваслаўнага Храма-помніка ў гонар Іконы Божай Маці «Спагнанне загінуўшых» ў сталіцы.

У сувязі з аб'яшчэннем у Міністэрстве ўнутраных спраў 2017-га годам прафесійнай падрыхтоўкі добраахвотна заддзеныя грашовыя сродкі будучы пералічаны на фінансаванне будаўніцтва адміністрацыйна-навуальнага комплексу МУС у вёсцы Гарані Мінскага раёна, стварэнне і ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы санаторыя «Белая Русь», а таксама ў мясцовыя органы выканаўчай улады

Рэпартаж

У ГОСЦІ ДА АЛКАГОЛІКАЎ І ДЭБАШЫРАЎ

Карэспандэнты «Звязды» далучыліся да акцыі «Дом без насілля!»

Акцыя — частка Нацыянальнага плана дзеянняў па забяспечэнні гендарнай роўнасці ў Рэспубліцы Беларусь на 2017—2020 гады, зацверджанага пастаянным урадам. Яе мэта ў тым, каб прыцягнуць увагу да праблемы, а таксама падабраць меры індывідуальнай прафілактыкі правапарушэнняў да асоб асацыяльных паводзінаў. Для працы з такімі грамадзянамі ствараюцца міжведамасныя групы, да рэйду адной з якіх — у Партызанскім раёне сталіцы — далучыліся карэспандэнты «Звязды».

«На ўлік выпадкова не трапляюцца»

Збор удзельнікаў групы, у склад якой уваходзяць участковы інспектар міліцыі і афіцыйны прадстаўнік Партызанскага РУУС г. Мінска, супрацоўнікі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, ўпраўлення сацыяльнай абароны адміністрацыі раёна і работнікі паліклінікі, прызначаны на вярочні час, каб прасцей было застаць дома «вядомых» дэбашыраў. Галоўная роля адрознічае ўдзельнікаў інспектару, ён складае план наведванняў і маршруту руху.

На гэтай пасадзе ўдзельнікаў інспектар міліцыі Партызанскага РУУС г. Мінска, капітан міліцыі Максім КРЫКУНОЎ знаходзіцца ўжо шэсць гадоў. Гісторыю жонкага са сваіх падлечных — а такіх, на жаль, няма — ён ведае дасканала. Асноўная частка складаюць невялікія пяціпавярховыя дамы, якія адносяцца да пасёлка Трктарнага завода. Пакуль мы накіроўваемся да першага «пункта», участковы інспектар міліцыі перыядычна паказвае на пэўнае акно, расказваючы пра тое, што за кватэра за ім хаваецца і якія праблемы ў яе гаспадароў.

— Ёсць некалькі тыпаў уліку. Асобна — сямейныя скандалісты, асобна — тыя, хто злоўжывае алкаголем, няма-ла, хто адносіцца адразу да двух тыпаў. Для таго каб трапіць на ўлік, напрыклад, «па лініі алкаголя», згодна з Законам «Аб аснове дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў», трэба здзейсніць два і больш адміністрацыйных правапарушэнняў у стане алкагольнага ап'янення на працягу года. Так што «выпадкова» апынуцца ў спісе немагчыма, — адзначаў Максім Крыкуноў.

— Чаму сабраліся? — кідаючы погляд на налітыя чаркі, сурова пытаецца участковы.

— А што рабіць? Людзі прыходзяць, мне хоць ежу прыносяць, — адказвае гаспадар, які размаўляе ўжо не зусім выразна, ківаючы на напуюныя даверху пакеты, з якога відаць батон, зеляніна і бутэлка малака.

— Працаваць не спрабаваў?

— Я ж спецыяльна для гэтага і прыйшоў, — уступае ў размову адзін з дружэбакоў. — Працу хачу яму прапанаваць, са мной разам — дарожнікам.

— Ты сам спачатку даведку адтуль прынясі, — нагадвае участковы.

— Абавязкова. Вось пасля выхадных я з раніцы за ім зайду, пабуду і завяду на працу. Гэта ж усё для справы, хачу дапамагчы.

У гэты час погляд капітана міліцыі падае на другога наведвальніка прытопа: «А ты па якім адрасе зараз пражываеш?»

— Не па праліцы. Я ж толькі з рэйса вярнуўся, вась сябра зайшоў адведць, — увесць час хаваючы твар ад камеры, расказвае малады мужчына.

Кожнаму з трох участковых прызначае дзень і час, калі трэба прыйсці адзначыцца. Далей ідзе прафілактычная размова, галоўная сутнасць якой: не

хочаш у ЛПП — а да гэтага ўжо рукой падаць — пераставай піць. Мужчыны дэманстравальна прыбіраюць чаркі і клятвенна запэўніваюць, што прыйдуць у дакладна прызначаны час. І на працу ўдлакавацца, з панядзелка.

Сямейныя каштоўнасці

Наступныя, да каго мы адпраўляемся, — сям'я, што сутыкнулася як з праблемай алкагалізму, так і, як следства, з праблемай дамашняга гвалту. Сітуацыю можна назваць хутчэй нечыповай: саракагадовы муж, які ў мінулым меў праблемы з алкаголем, цяпер абсалютна не п'е, у адрозненне ад сваёй дваццацітрохгадовай жонкі, якая яшчэ некалькі гадоў таму льялася ў ЛПП і да гэтага часу не можа справіцца са сваёй залежнасцю. Самае страшнае, што ў пары ёсць пяцімесячная дачка, якую маці не заўсёды ў стане даглядаць. Менавіта з-за гэтага надбайную жонку час ад часу б'е муж. Вось і цяпер на твары юнай дзяўчыны, якая нягледзячы на ўсё захавава прывабнасць, тоўсты пласт таньняга крэму, які ваюе велізарны сіняк. І ўсё ж далікатная асоба не дае сьбе ў крыву. Так, нядаўна на яе мужа «выпадкова ўпаў карніз».

— Вы памірыліся? Больш не б'цецеся? — цікавіцца участковы.

— Ды вы што! У нас усё добра, — перападохана адказвае дзяўчына.

Незадоўга да гэтага абследаванне кватэры праводзіла сацыяльная служба. Вердыкт несудзішальны: дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Усяго за дзень маладая мама паспела прывесці кватэру ў прыстойны выгляд. Пакуль яна гутарыць з намі, з іншага пакоя даносіцца вясёлае «агуканне» малой.

Цяпер сям'я павінна прыйсці на сустрэчу з камісіяй, што ўнікнуць у перыпетыі жыцця наступнай сям'і атрымліваецца далёка не з першага разу. У трохпакаёвай кватэры жыве пахлылая жанчына са шматгадовай алкаголь-

най залежнасцю, яе сын, які нядаўна вярнуўся з турмы, дачка — адзіны непразблемны член сям'і. У апошняй дзве сваіх дзяцей, і сын, і дачка — у якой у 20 гадоў ужо двое сыноў ад розных бацькоў, — ніколі не адмаўляюцца прыкласціся да чаркі. Апошні канфлікт узнік якая ў іх — брат з сястрой пабіліся.

Калі прыходзім мы, дзяўчыны не аказваецца дома: пайшла на дзень нараджэння. Малодшае дзіця ўкалыхвае прабабуля, у якой тут жа побач накрыты святочны стол. Старэйшы хлопчык бегае сам па сабе, не так даўно ён вярнуўся дадому з бальніцы, праз недагляд ён атрымаў хімічны апёк.

— Чаму ваша дачка не глядзіць дзяцей? — пытанне адрававана сумнай стомленай жанчыне.

— Я яе сама адпусціла. Ёй жа трэба крыху адпачыць, а так яна наогул не п'е, — гэта «не п'е» жанчына паўтарае як мантру на працягу ўсёй гутаркі.

— Яна ж збіралася жыць з бацькам свайго малодшага дзіцяці. Што адбылося? — пытаецца участковы, які міжволі ў курсе ўсіх сямейных драм. Натуральна, гэта не марная цікаўнасць, ад гэтай залежнасці становішча дзяцей і агульная абстаноўка ў сям'і.

— Яны разам, але жыць пад адным дахам пакуль не атрымліваецца, — разводзіць рукамі жанчына.

У гэты час прадстаўніца самага старэйшага пакалення сям'і скардзіцца на сваё жыццё, маўляў, дачка зводзіць са свету. Пачуўшы гэтую гісторыю першы раз, усё пранікаюцца спагадай да слабай бабুলі з хворымі ёсць у тэлефон, што сведчыць аб тым, што такія званкі — не рэдкія. Аказалася, той, хто нам патрэбны, з'ехаў «адпачываць» на дачу.

— Добра. Зайду праз дзень, — развітаецца участковы.

Новы адрас і новая драма. Сын, які п'е, але пакуль як-нікак падзарабляе яшчэ ў ЖЭС, і яго змучаная жыццём маці.

— Такі хлопец самавіты быў. Усе мне зайздросцілі. Але вярнуўся з войска, стаў жыць у пакой разам з бацькам, той яго і звёў са шляху, таксама



«Працаваць трэба шмат і з аддачай»

Па адным з адрасоў дзверы ніхто не адчыняе. Здымаюць, што ў кватэру вядуць добрыя дзверы, якія выгадна вылучаюцца на фоне іншых.

— Гэта муж сям'і нашага праблемнага дэбашырага памянзю. Яны разам жывуць, і вытрымліваюць такое супастава няпроста, — тлумачыць інспектар.

Ён тэлефонуе гэтаму самому мужу сястры — усё нумары ёсць у тэлефон, што сведчыць аб тым, што такія званкі — не рэдкія. Аказалася, той, хто нам патрэбны, з'ехаў «адпачываць» на дачу.

— Добра. Зайду праз дзень, — развітаецца участковы.

Новы адрас і новая драма. Сын, які п'е, але пакуль як-нікак падзарабляе яшчэ ў ЖЭС, і яго змучаная жыццём маці.

— Такі хлопец самавіты быў. Усе мне зайздросцілі. Але вярнуўся з войска, стаў жыць у пакой разам з бацькам, той яго і звёў са шляху, таксама



Фота: Надзея БУЖАК

«СТОЛЬКІ ЁНКАЎ, КОЛЫ Я НАС, НІ Ў КОГА НЯМА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Штомесць у Ашмяны са сваёй новай сям'ёй прыязджае і 18-гадовая Галя. Дзяўчына з 11 гадоў ездзіла да Алены Мікульчык у госці. А зараз паступіла ў педуниверсітэт і жыве разам з мамай — шэф-кухарам — і татам у Мінску. Што цікава, са сваім мужам Алена Мікульчык таксама пазнаёмілася ў Ашмянах. Андрэй Варабей, майстар спорту па джыу-джыцу, быў удзельнікам яе дэбратчыннага праекта.

— Алена, а чаму вы выбралі менавіта Ашмянскую школу-інтэрнат?

— Зусім выпадкова. У адзін цудоўны дзень на дэбратчынным мерапрыемстве я пазнаёмілася з дырэктарам Ашмянскай школы-інтэрната. «Мы для нашых дзетак зрабілі маленькія куханькі, — кажа, — але ж яны не ўмеюць гатаваць. Прыязьдзе навучэнцы». А я з сярбоўкай была. Падумалі: чаму б і не, давай прыездзем разок, навучым яны пірог. І так нам тая першая паездка не спадабалася, а ўсё таму, што мы дрэнна падрыхтаваліся. Выраслі, і давай яшчэ раз прыездзем, падрыхтуемся як след. Будзем не проста гатаваць, а штосці расказваць. Пра краіны свету, напрыклад. Якраз не так даўно я была ў Індыі. У мяне свежыя фотаздымкі, прыгожыя сары. У выніку мы запрасілі сапраўдных індыйцаў, гатавалі масала доса. А потым зладзілі фотасесію ў сары. Дзеці, калі праводзілі нас, у адзін голас на некалькі разоў пыталіся, ці прыездзем яшчэ. Ну, думаем, працягнем праект да канца навучальнага года. Літоўцаў запрасілі, немцаў, амеры-

канцаў, кітайцаў... Гатавалі і нацыянальныя стравы. За гэты час мы пасябравалі з дзецьмі і зразумелі, што не можам іх кінуць. Восі і гэтыя жывы праект ужо штосці гадую. Мае бацькі, як бацьце, далучыліся. «Столькі ўнукаў, колкі ў нас, ні ў кога няма», — усміхаецца Валенціна Ушакова, трымаючы на каленках аднаго з выхаванцаў інтэрната. Пакуль Алена з іншымі дзеткамі гатавала, я заўважыла падлетка, які трымаў асобна пасыпаю перцам, а некалькі кавалачкаў для дачкі пакідаю. Нядаўна яна папрасіла: «Пасып і мне». Ну, я і сыпанула, як сабе. Сядзіць, слёзы цякуць. Галя, кажу, давай, можа, табе што іншае прыгатуе? «Не, я буду, як вы».

У дэбратчыннага праекта няма пастаяннага спонсарскага дапамогі. Не раз каманда арганізоўвала паездкі за ўпэўняны грошы. Але іх гэта зусім не спыняе. Калі ёсць жаданне дапамагчы, то і сродкі знойдуцца.

Надзея ДРЫНДРОЖЫК. nadzja@zviazda.by



Дзядуля Валенціна знаходзіць падыход да кожнага ашмянскага ўнука.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

Настоящие правила проведения Рекламной игры «Вкус удачи» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением «О проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения Рекламной игры «Вкус удачи» (далее – Рекламная игра).

Организатор Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Белновотекс групп» (далее – «Организатор»), зарегистрированное в Минском городском исполнительном комитете от 12 августа 2005г. №1386, УНП 190644598, с местом нахождения по адресу: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, пер. Козлова, 5 «А», помещении 3-«А», каб. 18. Электронный адрес: marketing@nrg.by.

Участники Рекламной игры Участником Рекламной игры (далее по тексту – Участник) может стать лицо, достигшее 18 лет и постоянно проживающее на территории Республики Беларусь (в том числе имеющее вид на жительство в РБ). Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

- 1. Название Рекламной игры: «Вкус удачи».
- 2. Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра проводится в ресторанах «The View» (расположенного по адресу: пр-т Победителей, 7а), «Гранд Кушавель» (расположенного по адресу: пр-т Победителей, 104), «Тус» (расположенного по адресу: ул. Сурганова, 57Б), бара «AnyTime» (расположенного по адресу: ул. Комсомольская, 12) в г. Минск, Республика Беларусь. Розыгрыши призов проводится в ресторане «Гранд Кушавель» по адресу: пр-т Победителей, 104.
- 3. Дата начала Рекламной игры: 30 апреля 2017 г.
- 4. Дата окончания Рекламной игры: 24 июля 2017 г.
- 5. Период, в течение которого можно стать участником Рекламной игры: с 30 апреля 2017 г. по 16 июня 2017 г. включительно.

6. Наименование товаров (услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра: услуги общественного питания (за исключением алкогольной, слабоалкогольной, табачной продукции и пива), предлагаемые в объектах общественного питания ООО «Белновотекс групп».

- ресторан «The View» (г. Минск, пр-т Победителей, 7а);
- ресторан «Гранд Кушавель» (г. Минск, пр-т Победителей, 104);
- ресторан «Тус» (г. Минск, ул. Сурганова, 57Б);
- бар «AnyTime» (г. Минск, ул. Комсомольская, 12).

7. Условия участия в Рекламной игре:
7.1. Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период с 10.00 30 апреля 2017 г. до 24.00 16 июня 2017 г.:

- воспользоваться услугой общественного питания на сумму 100,00 руб. и более в одном платежном документе, подтверждающем осуществление оплаты услуги (договор – чек) на территории проведения Рекламной игры (за исключением алкогольной, слабоалкогольной, табачной продукции и пива);
- получить у администратора объекта общественного питания, в котором оказана услуга, Карту Участника Рекламной игры, заполнив ее, указав:

- 1. Фамилию, имя, отчество Участника Рекламной игры;
- 2. Номер кассового чека и дату оказания услуг;
- 3. Номер мобильного телефона Участника;
- 4. Адрес проживания Участника;
- 5. Адрес электронной почты Участника.

Карта Участника Рекламной игры состоит из двух частей:

- 1. **Отрывной купон** с данными Участника Рекламной игры, который передается Организатору Рекламной игры для участия в розыгрыше призов;
- 2. **Купон с Уникальным номером** Участника Рекламной игры, к которому крепится оригинал чека, и который хранится у Участника до окончания Рекламной игры.

Отпустив Отрывной купон в брендированный ящик, расположенный на территории объекта общественного питания.

7.2. Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при условии выполнения требований и условий, необходимых для участия в Рекламной игре согласно пункту 7.1 настоящих Правил.

7.3. Один Отрывной купон принимается к участию в игре один раз.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником Рекламной игры при заполнении персональных данных в Отрывном купоне.

7.5. Все Участники Рекламной игры обязаны сохранить Купон с Уникальным номером Участника Рекламной игры и оригинал чека до окончания Рекламной игры и предъявить их по требованию Организатора.

8. Призовой фонд Рекламной игры Призовой Фонд Рекламной игры формируется за счет имущества Организатора общей стоимостью 6 979,52 (шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки.

Таблица 1: Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

№ п/п	Наименование приза, участвующий в розыгрыше	Кол-во шт.	Стоимость с НДС за шт. бел. руб.	Итого стоимость с НДС, бел. руб.
1	Главный приз: Сертификат на туристическую поездку (тур) на сумму 3 500,00 бел. руб. (срок действия: до 31.08.2017 г.)	1	3 500,00	3 500,00
2	Приз №1: Смартфон (M882YR/M) APPLE iPhone 7 32GB Gold, Model A1778	1	2 009,76	2 009,76
3	Приз №2: Интернет-планшет iPad APPLE iPad Air2 Wi-Fi + Cellular 32GB – Silver, Model A1567 (MNVQ2U2/A)	1	1 469,76	1 469,76
Итого				6 979,52

9. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Рекламной игры. Порядок определения Победителей Рекламной игры

9.1. Розыгрыш всех призов Рекламной игры пройдет 17 июня 2017 года в 20.00 в ресторане «Гранд Кушавель» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 104.

В розыгрыше участвуют все Отрывные купоны, которые были собраны в брендированных ящиках, расположенных во всех объектах общественного питания ООО «Белновотекс групп», в период с 10.00 30 апреля 2017 г. по 24.00 16 июня 2017 г.

9.2. Порядок определения Победителей: все Отрывные купоны помещаются в лототрон в присутствии члена Комиссии по проведению Рекламной игры и перемешиваются.

Для определения победителей розыгрыша приза член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора карточек поочередно определяет 3 (три) Победителя розыгрыша, а затем 3 (три) резервных Победителя. Призовой Фонд разыгрывается в последовательности, указанной в п. 8.

10. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша, порядок получения Приза.

10.1. Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше посредством отправки письма на адрес проживания, указанный при заполнении Карты Участника, отправленного не позднее 20 июня 2017 г. Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять Победителя любым удобным ему способом: СМС-рассылки или звонком по телефону, указанному при заполнении Карты Участника.

10.2. Для получения Приза Победитель должен до 30 июня 2017 г. явиться по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5 «А», пом. 3 «А», каб. 18, с 10.00 до 17.30 с понедельника по пятницу, предварительно связавшись с Организатором по телефону: +375 29 670 99 32 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).

Для получения Приза Победитель при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт для граждан Республики Беларусь) или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан) и Купон с Уникальным номером и прикрепленным к нему оригиналом чека.

10.3. В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при заполнении Карты Участника, либо выигрышной стала услуга, оказанная с нарушением п. 7. настоящих Правил, либо Победитель не явился за Призом согласно п. 10.2 настоящих Правил, то право на получения Приза переходит к 10.2. резервному списку, сформированного при розыгрыше Приза.

10.4. Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются о выигрыше способом, описанным в п. 10.1 настоящих Правил.

Резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 (двух) дней со дня признания его Победителем, но не позднее 5 июля 2017 г.

Для получения Приза резервный Победитель должен до 24 июля 2017 г. явиться по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5 «А», пом. 3 «А», каб. 18, с 10.00 до 17.30 с понедельника по пятницу, предварительно связавшись с Организатором по телефону:

+375 29 670 99 32 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).

10.5. В случае если Призы не получены в установленные Правила Рекламной игры сроки, либо с Победителем не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, либо Победитель не явился за получением Приза, то Призы остаются в распоряжении Организатора.

10.6. Приз считается переданным Победителю с момента подписания Победителем Акта приема-передачи Приза.

10.7. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не осуществляется. Ответственность Организатора при выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством Призов.

10.8. Организатор не оплачивает Победителем расходы, связанные с проездом до места получения Призов.

10.9. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может получить его доверенное лицо при предъявлении соответствующих документов.

11. Комиссия по проведению Рекламной игры Для соблюдения Правил Рекламной игры, утверждения результатов, подведения проведения Рекламной игры, рассмотрения спорных случаев, принятия решений по устным и письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе:

Председатель комиссии: Воробьев Игорь Олегович, директор ООО «Белновотекс групп».

Члены комиссии:

- Парфенчик Наталья Николаевна, заведующая рестораном «The View» ООО «Белновотекс групп»;
- Бондарюк Ангела Николаевна, заведующая рестораном «Гранд Кушавель» ООО «Белновотекс групп»;
- Андреева Татьяна Васильевна, заведующая рестораном «Тус» ООО «Белновотекс групп»;
- Поворотная Екатерина Александровна, заведующая баром «AnyTime» ООО «Белновотекс групп»;
- Ермоленко Андрей Феликсович, директор ООО «БелРест-Инвест».

12. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры

12.1. Правила Рекламной игры вместе с реквизитами их государственной регистрации в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры в срок не позднее 30 апреля 2017 г.

12.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок не позднее 15 июля 2017 г.

12.3. Информация о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить по телефону горячей линии: +375 29 670 99 32 с 10.00 до 17.30 с 20 апреля по 24 июля 2017 г. (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Участник).

13. Прочие условия Рекламной игры

13.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

13.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что все Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победители Розыгрышей дают свое согласие на съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты какого-либо вознаграждения. Все права на такие Рекламные материалы принадлежат Организатору.

13.3. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

13.4. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору по адресу: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, пер. Козлова, 5 «А», помещении 3 «А», каб. 18.

Свидетельство №2984 о государственной регистрации рекламной игры зарегистрировано 27 апреля 2017 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

Уладзімір Бізюк: «Ведалі б вы, як дзецям прыемна, што ў іх такая падтрымка»

Дырэктар Ашмянскай школы-інтэрната дзеці вельмі любяць. Калі пытаюся, за што, кажуць: «Ён добры. І ніколі не задзірае нос: маўляў, я — дырэктар, а вы — ніхто». Уладзімір Аляксандравіч, відаць простым вокам, таксама любіць сваіх выхаванцаў, перажывае за іх далейшы лёс:

«Цяпер у нас у асноўным выхоўваюцца дзеці, якім 12—15 гадоў. Большасць — хлопчыкі. Ім ужо практычна нерэзальна трапіць у сям'ю. Вельмі важна падрыхтаваць дзяцей да самастойнага жыцця, інтэграваць у грамадства. Праект «Кулінарыя плюс» вельмі ў гэтым дапамагае. За 6 гадоў больш як 500 чалавек да нас прыхаля. Гэта толькі тыя, хто па адным разе. А многія ўжо і па 10—20 разоў. Тут былі і рыцарскія клубы, і спартсмены самыя розныя, і байкеры, і альпіністы, і вучоныя, і мастакі, і музыкі. Наш славету хто ўжо некалькі разоў выступаў на сцэне Белдзяржфілармоніі. І штораў у глядацкай зале сядзяць у тым ліку і удзельнікі праекта «Кулінарыя плюс». Ведалі б вы, як дзецям прыемна, што ў іх такая падтрымка».

Наталля ЗАКАРАЯ: «Малюся, каб іх жыццё складалася лепш, чым у бацькоў»

«Гэтыя дзеці ні ў чым не вінаватыя. Штодзень малюся, каб у іх жыццё ўсё складалася лепш, чым у бацькоў. Прыязджаю суды, бо ведаю, што значыць апынуцца ў бядзе. У 1993 годзе ў Абхазіі пачалася вайна. Я з мужам і двума маленькімі дзецьмі вымушана была ўцякаць. У нас наогул нічога не засталася: ні адзення, ні дома. Беларусь прыняла нашу сям'ю, як родная маці. Дзяўкі богу, яшчэ працую, таму маю магчымасць дапамагчы. Вядома, я не ў стане, напрыклад, тысячы долараў падарыць, але купіць футболькі, кеды... А самае галоўнае, падсці скажаць добрае слова, запытацца «як табе справы?». Мне хочацца, каб дзеці выхаваліся па-хрысціянску, каб яны жылі з верай у сэрцы, з верай у людскую даброту».

Наталля ГАНЦІЕўСКАЯ: «Яны навучылі мяне цаніць тое, што маю»

«Дзеці навучылі мяне цаніць тое, што ў мяне ёсць. І чаго па-сапраўдному няма ў іх — сям'і. Мы ж на самай справе распачынаем увагай і любоўю. Настолькі, што нават злудзімся, калі мама тэлефануе па некалькі разоў на дзень. Радуюцца, што да вас ёсць камусьці справа, што камусьці не усё роўна, як вы сябе адчуваеце, ці паелі вы і ці цёпла апрануліся! У ашмянскіх хлопчыкаў і дзяўчатак ёсць сваікі. Але большасць з іх не моцна «абцяжарвае» сябе зносінамі з ім. У дзяўчынкі Сашы ёсць сястра ў Мінску. За ўвесь час знаходжання ў школе-інтэрнаце яна ні разу не прыхаля яе адведзець. «Мы з ёй часам перапісваемся ва «Я Кантакце», яна пытае, як мае справы... Яна ж вельмі занятая, шмат працуе, таму не можа да мяне прыхаць...» І выпадак Сашы зусім не выключэнне ў Ашмянах. Але ўпэўнена, не толькі ў Ашмянах. «Прыежайце по большае каб смочіце» (Наталля кажа валяцінкіну, якую ёй напісаў у лютым хлопчык Дзіма). Дзеці часта, асабліва па першым часе, з надзеяй пыталіся: «А ты прыяздзіш яшчэ?». Прыеду і буду ездзіць. Таму што гэта важна, гэта трэба. Не толькі дзецям, але і мне самой».

Івы ІМ ДАПАГАЕЦЕ?

— У 1993-м, калі ўсё пачыналася, у нас сапраўды было мала інструментарыя падтрымкі. Тады яшчэ адсутнічала заканадаўства аб тэхнапарках. Мы маглі дазволіць сабе інструменты, якія потым прыйшліся адміністрацыі. Напрыклад, у Магілёўскай вобласці была створана сістэма інкубавання, якая заключалася ў стварэнні дыферэнцыраванай арэнднай платы. На першым годзе падпрямальнік мо плаціць 10% ад рынкавага кошту, на другім 25, потым 50, 75 і 100. Цяпер заканадаўства забараняе гэта рабіць. Але ўзнікаюць іншыя інструменты падтрымкі інвацыяў, якія былі недаступныя раней. Аднавядна мы бачым сваю місію ў тым, каб садзейнічаць з'яўленню і росту нацыянальна арыентаваных уладальнікаў, бізнес якіх заснаваны на ведах і навацыях. Чамусьці існавала прадуманасць, што ўмовы трэба стварыць замежнікам. А нашы і так абудыцца. Але гэта памылка. Бо менавіта тыя, хто жыў у краіне, будучы ўкладваць у яе свае сілы і сродкі.

«Я наогул функцыянуе тэхнапарк? Можа ён паслужыць скарыстацца, напрыклад, школьнік, у якасці свай праект?»

— У школах ёсць навуковыя суполкі, і таленавітыя дзеці могуць пачынаць з іх. Школьнік можа прыйсці да нас і паўдзельнічаць у адукацыйных праграмах. У нас існуюць стартап-школы і заняткі, дзе падпрямальнікі або студэнты вучацца пазнаць тэм. Кожны чацвер розныя падпрямальнікі дзеляцца вопытам па той тэме, якую яны лічаць найбольш важнай.

Для таго каб стаць рэзідэнтам тэхнапарка, трэба абавязкова стварыць кампанію або стаць індывідуальным падпрямальнікам. Размяшчаць у сябе фізічных асоб нам не можам. Магдзель вырошчвання нашых «пташаняў» наступная. Кампанія, якая прыходзіць да нас, трапляе ў інкубатар. Яна тэсціруе сваю ідэю. Мы вучым гэтых лю-

дзей, каардынуем іх дзейнасць. У выніку яны падрастаюць і могуць стаць рэзідэнтам тэхнапарка. Ім даецца інфраструктура, доступ да фінансаў. Калі кампанія разрастаецца да памеру звыш 100 чалавек, яна павінна шукаць іншае месца. Яна набывае зямлю, будзе свае памяшканні. Так з'яўляюцца кампаніі, якія па плошчы большыя за тэхнапарк. Адна з такіх кампанія «Стрым». Яе арганізатары прыйшлі да нас у 2000 годзе. Яны працуюць у яго рамках міжнародных канферэнцый у Магілёве. Суды прыехалі эксперты з Германіі, іншых краін. І калі прадстаўнікі мясцовай улады прыйшлі на канферэнцыю ў пачулі пра тэхнапарк, якіх у нас яшчэ не было, яны выказалі зацікаўленасць. Так у Магілёве пачаўся першы ў краіне тэхнапарк. У 1998 годзе будынак, дзе мы цяпер знаходзімся, быў рэканструяваны пад ключ і перададзены тэхнапарку. І мы адрэалі дзверы для будучых кампанія. Спачатку іх было няшмат, а цяпер у нас няма ніводнага вольнага месца.

«Што важна для таго, каб бізнес развіваўся? І па якіх прыкметах можна распазнаць будучага бізнесмена?»

— Важнае ўзаемадзеянне ўлады, навукі, адукацыі і бізнесу, тады гэта дае эфект. А мы павінны стварыць сувязі паміж гэтымі складальнікамі. Каб узнікаў новы бізнес і новы сегмент у эканоміцы. Прадпрямальныя людзі заўсёды ставяць перад сабой амбіцыйныя задачы. Яны часта пачынаюць справы, у якіх ніхто не верыць, — ні сям'я, ні сябры. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

«Ці можна ацаніць прадукцыйнасць работы тэхнапарка?»

— Пра тэхнапарк мы можам ацаніць па тым, што ён стварыў для краіны. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

«Ці можна ацаніць прадукцыйнасць работы тэхнапарка?»

— Пра тэхнапарк мы можам ацаніць па тым, што ён стварыў для краіны. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

«Ці можна ацаніць прадукцыйнасць работы тэхнапарка?»

— Пра тэхнапарк мы можам ацаніць па тым, што ён стварыў для краіны. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

«Ці можна ацаніць прадукцыйнасць работы тэхнапарка?»

— Пра тэхнапарк мы можам ацаніць па тым, што ён стварыў для краіны. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

«Ці можна ацаніць прадукцыйнасць работы тэхнапарка?»

— Пра тэхнапарк мы можам ацаніць па тым, што ён стварыў для краіны. Калі чалавек укладвае грошы ў нейкую ідэю, яго ніхто не разумее. Кажуць, навошта займаеца глупствам, лепш машыну купі. А ён праводзіць даследаванні, распрацоўвае нейкі софт. У гэтым і ёсць сіла падпрямальніка, яго праніклівасць. І ў гэтым усе падпрямальныя людзі аднолькавыя. Яны ўсё свае сродкі ўкладваюць у ідэю. І нават калі сродкаў няма, не спужоўваюцца.

ШКОЛА ДЛЯ БІЗНЕСМЕНАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэтым скарысталася група людзей, якая ўзнікла ў навуковай супольнасці. Сярод іх былі наш цяперашні генеральны дырэктар Васіль Малачюк і былы супрацоўнік Інстытута тэхналогіі металаў Валерый Півавараў. Яны падалі заяўку на ўдзел у праграме Трансформ і... выйгралі! Так з'явіўся рэсурс для прыцягнення праекта. Пачаўся магчымасць правядзення ў яго рамках міжнародных канферэнцый у Магілёве. Суды прыехалі эксперты з Германіі, іншых краін. І калі прадстаўнікі мясцовай улады прыйшлі на канферэнцыю ў пачулі пра тэхнапарк, якіх у нас яшчэ не было, яны выказалі зацікаўленасць. Так у Магілёве пачаўся першы ў краіне тэхнапарк. У 1998 годзе будынак, дзе мы цяпер знаходзімся, быў рэканструяваны пад ключ і перададзены тэхнапарку. І мы адрэалі дзверы для будучых кампанія. Спачатку іх было няшмат, а цяпер у нас няма ніводна

Сырныя сакрэты тураўскай гаспадыні



ІТАЛЬЯНСКАЯ КЛАСІКА Ў ВАРЫЯЦЫЯХ БЕЛАРУСКАГА СМАКУ



На адным з участкаў прадпрыемства. На прадзнім плане — начальнік вытворчасці Вадзім КАЛЯДЗІЧ.

Мацарэла, рыкота, маскарпона... Літаральна пяць гадоў таму італьянскія сыры былі ў Беларусі экзотыкай, на якую айчынным гурманам прыходзілася паляваць. Цяпер гэтыя прадукты, што вырабляюцца на малочным камбінаце ў Тураве, спаўняюцца расмакавалі настолькі, што прадпрыемства ледзьве паспявае задавальваць попыт на сырны эксклюзіў, які стаў штодзённай стравой мноства нашых суайчыннікаў. Прычын на гэта шмат. Ад колькасці яскравых смакаў мяккіх і паўцвёрдых сыроў да ўніверсальнасці іх ужытку ў розных ствахах: запяканка, піца, торт, лазанья, соусы... А неўзабаве вытворцы абяцаюць парадаваць ласуноў новымі відамі сыроў груп паста філата і крэм чыз.

3 МАРАЙ ПРА ПОСПЕХ

Паспяховаць новага прадпрыемства бадай што ў першую чаргу тлумачыцца асабай і стаўленнем да справы яго дырэктара ці, як кажуць мясцовыя работнікі, берагіні заводу Волгі Луцко. Гэтая жанчына — кіраўнік новага фармату, які не толькі працуе за сумленне і з цікавасцю, але атрымлівае ад гэтага асалоду і ўпаўнёны ў тым, што тут здзейснілася яго мара.

Яна сцвярджае, што працаваць і кіраваць калектывам амаль у чвэрць тысячы чалавек, большасць з якіх мужчыны, зусім не цяжка, бо працаваць ёй у задавальненне. — Я ўцягнулі чалавек і большую частку свайго часу аддаю рабоце, жыву ёю. Той поспех, што ёсць у заводу, дасягнуты праз улюбёнасць у сваю працу, калектыву, накіраванасць на вынік. З самага пачатку мы былі нацэлены на больш высокі ўзровень матывацыі — на выхаванне персаналу. Збіралі моладзь па ўсёй краіне. У большасці абсалютна ад-



сутнічай вопыт. З аднаго боку, гэта кепска, з другога — добра, бо з нуля мы закладалі тое, што хацелі, — падзялілася дырэктар ААТ «Тураўскі малочны камбінат» Волга ЛУЦКО.

Ідэяная і натхняльная Волга Віктараўна прыйшла сюды з «Рэчыца-ліва», дзе прайшла шлях ад лабаранта да намесніка дырэктара па якасці, там набірала вопыт, які рэалізавала на малочным камбінаце. — Калі ў лютым 2012-га з'явілася магчымасць пераехаць на работу ў Тураў намеснікам дырэктара па вытворчасці, ні хвілінкі не вагалася. Прыйшла сюды з марай пра поспех, калі тут яшчэ фундамента быў, завод ствараўся ў чыстым полі. Я з самага пачатку ведала, якім хачу бачыць прадпрыемства. Заўжды адчувала сябе тут як гаспадыня, хоць паўнаўладна дырэктарам працую толькі трэці год, бо з самага пачатку прымаю ўдзел у станаўленні прадпрыемства.



КАРПАРАТЫЎНЫ ФІТНЕС І АНГЛІЙСКАЯ МОВА

Дырэктар кажа, што ажыццявіла сваю мру рэалізаваць сябе з усіх бакоў. Стварыла з нуля, з нічога, справу, якая паспяхова рэалізавана, развіваецца і мае поспех.

— Мой матывавальны фактар — задаваленасць ад выніку. Я не люблю нешта рабіць дзеля работы, а хачу бачыць вынік, і тут ён ёсць. Сакрэт майго поспеху — каманда, якой я пастаралася стварыць найвадатнейшы ўмовы працы. Тут сабралі лепшыя людзі рэспублікі, касцяк якіх, таксама ўлюбёных у работу, захаваўся, ніхто не сышоў, хоць усе яны прыезджыя.

Умовы працы сапраўды камфортныя. Людзі працуюць у прыгажосці, цёплым і чыстым. А ўсе тэхналагічныя тонкасці для сырабудоў выкладаюцца на рускай мове. Гэта правіла дырэктар уявіла з першых жа дзён, так робіцца і дагэтуль. Згуртаваны калектыву разам не толькі працуе, а і бавіць вольны час.

— Тураў — невялікі горад, і ён абмежаваны ў магчымасцях адпачынку. Калі чалавек толькі працуе, гэтага не хопіць для жыцця. Павін-

У Італіі выбраў сыру пачынаецца ў 2 гадзіны ночы, і да абеду прадукцыя, як правіла, ужо гатовая. Тураўскія сырабудоў на працы з 6 раніцы да глыбокай ночы. За гэты час праходзіць увесь працэс — ад варкі малака да упакоўкі гатовых прадуктаў.

на быць нешта для душы. Каб мае спецыялісты не разбегліся, я вырашыла згуртаваць калектыву ў адно, зарадзіць агупным інтарэсам. Тры разы на тыдзень па панядзелках, серадах і пятніцах у нас на камбінаце фітнес, а па аўторках і чацвяргях — ужо чатыры месяцы — карпаратыўнае вывучэнне англійскай мовы. На выхадных мы арганізуем выезды на прыроду, вечарыны, тэматычныя оупэн-эйры. На дзень сельскай гаспадаркі, напрыклад, зладзілі рыцарскую вечарыну на Струмені, а на Новы год арганізавалі вечарыну ў стылі Чыкага 1930-х. Летам з палаткамі выбіраемся на прыроду са сваімі другімі паловамі, дзецямі.

«Наша каманда працуе за ідэю і робіць якасны прадукт з любоўю. Людзі ведаюць, што пра іх паклапоцяцца, і адказваюць адпаведным стаўленнем да працы. Ніякае самае касмічнае абсталяванне не дасць такога выніку, як матываваныя людзі, якія ўсё робяць у імя, для і дзеля роднага прадпрыемства».



Аператар аўтаматычнай лініі малочнай вытворчасці Анастасія ШАПАВАЛАВА.

ЗАВОД У ЗАВОДЗЕ

Тураўскі камбінат ужо цяпер больш аўтаматызаваны, чым шараговае сырнае прадпрыемства ў Італіі, адзначаюць экспарты. Летась завод вышэй на поўную загрузку вытворчых магутнасцяў першай чаргі будаўніцтва камбіната. Тут пачалі перапрацоўваць 250 тон малака ў суткі, з якіх атрымліваецца 29 тон сыра. Аднак нават такіх сырных «гор» айчынным спаўняюць усё роўна не халае, бо беларуская марка па італьянскай рэцэптуры прыйшла вельмі даспадобы. Думаецца, з такімі апетытамі беларусы хутка будуць з'ядаць не 4,5 кілаграма сыру за год, а ўсё 25 кг, як у Італіі.

Сённяшняя задача тураўскіх сырабудоў — нарасціць магутнасці, каб за суткі перапрацоўваць 400 тон малака і вырабляць новыя прадукты, якія пакуль недасягальныя з-за адсутнасці пэўнага абсталявання.

— Каб задаволіць попыт на наш прадукт і адпавядаць задачам інвест-праекта будаўніцтва нашага прадпрыемства ў межах дзяржпраграмы развіцця Прыпяцкага Палесся, мы распрацавалі бізнес-план, згодна з якім да 2020 года павінны выйсці на аб'ём перапрацоўкі 760 тон малака ў суткі. Для гэтага мы будзем другую лінію камбіната, фактычна дабудуем палову прадпрыемства, узводзім завод у заводзе. З ліпеня пачне прыходзіць абсталяванне, якое зараз рыхтуецца, а ў лістападзе лінія павінна будзе запрацаваць, — расказала дырэктар. — Пачнем выраб італьянскіх тлустых сыроў з лінейкі крэм чыз, абсталяванне цэж для гатавання сыроў групы паста філата (пашырыцца лінейка мацарэлы). З'явіцца прынцыпова іншыя варыянты упакоўкі і новыя прадукты.

Мінулы год для тураўскіх умельцаў быў багаты не толькі на новыя прадукты, але і на асабнае новых экспертных прастору. Беларусь сыр ядуць цяпер у Казахстане, Арменіі, Грузіі, Кыргызстане, Азербайджане, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Сінгапуры. У планах — заахоціць гурману з Ірана, Ірака, Кітая.

— Вынік ёсць і будзе яшчэ лепшы, — упэўнена кіраўнік сырнага прадпрыемства. — За міжю планам адпраўляць больш за 80% прадукцыі, і Расія застаецца для нас галоўным гандлёвым партнёрам. Аднак мы спадзяёмся, што ў хуткім часе зможам асвойваць два-тры новыя рынкі за год.

Сярэднестатыстычны спажывец італьянскіх сыроў беларускага гатунку — чалавек ад 25 да 45 гадоў, які мае сям'ю і адчувае адказнасць за правільнае харчаванне. Ён мае сярэдняе ўзровень заробку, вышэйшую адукацыю і любіць падарожнічаць.

«КУКІНГ» ДЛЯ ШЭФ-ПОВАРАЎ

Кожны новы прадукт з'яўляецца на прадпрыемстве пасля руплівага вывучэння спажывецкага густу. Толькі ўсвядомішы, хто будзе ёсць новы варыянт сыру, куды ён стане прадавацца, і чаго ўвогуле хоча пакупнік, на камбінаце нараджаецца чарговая смакавая феерія. Цяпер пакупнікам прапануюцца больш за 60 відаў тураўскага сыру з напаяўняльнікамі і без іх.

Пачыналася справа з маркі Bonfesto («Бонфеста»), якая з 2013 года стала ўжо народным брандам, які сам сябе прадае. Прадукты гэтай лінейкі арыентаваны не толькі на дамашні ўжытак, але і на распаўсюджванне ў офісах, школах, інстытутах, таму прадаюцца ва ўпакоўках розных фармацат і аб'ёмаў.

З'яўленне новых відаў сыроў вымусіла падзяліць брэндавы партфель прадукту на некалькі кірункаў. Так, летась з'явіўся новы брэнд Cook'ing («Кукінг»). Сыры гэтай лінейкі: мацарэла для піцы, маскарпона, рыкота і крэм чыз плануецца рэалізоўваць для гатавання шэф-повараў у сегменце HoReCa («Хорэка») — рэстаранах, піцэрыях, кафе. Мацарэла гэтай серыі ў кілаграмавых батонах



Майстар участка Дамітрый ШАПАКОЎСКІ сочыць за дэкладнасцю тэхналагічных працэсаў.

СКЛАДАННЯ І НЕЧАКАНЫЯ СМАКІ ДЭСЕРТАЎ І СЫРНАГА КРЭМУ

Вылучаючы сыры рынак, тураўскія спецыялісты разумелі, што рыкоту спаўняюць перш за ўсё як салодкае. Таму з'явілася новая лінейка дэсертных сыроў «Рыкаціна» з топінгамі малочна-шакалад і тофі-карамелю. Асартымент двухкамерных банчак з напаяўняльнікамі самой рыкоты таксама павялічыўся. Да смакаў дыні, грушы з мёдам, печанга яблыка з карыцы дадаліся вішня, лясныя ягады, сліва.

— Смакі напаяўняльнікаў розныя на сільнасці большасці груп людзей і падабраныя вельмі дэталёва, — заўважыў начальнік вытворчасці, які арганізаваў для нас экскурсію па цэхах. — Яны першапачаткова нестандартныя і складаныя па змесце для ўжывання і з іншымі прадуктамі, але ідэальна спалучаюцца з рыкотай, падкрэсліваючы смак сыру. Гэтая лінейка пашырыцца двухслойным прадуктам, дзе ўнізе будзе напаяўняльнік, а зверху рыкота. З'явіцца смак страчатэла (з кавалачкамі шакаладу), вішня-шакалад і клубніцы.

— Смакі напаяўняльнікаў розныя на сільнасці большасці груп людзей і падабраныя вельмі дэталёва, — заўважыў начальнік вытворчасці, які арганізаваў для нас экскурсію па цэхах. — Яны першапачаткова нестандартныя і складаныя па змесце для ўжывання і з іншымі прадуктамі, але ідэальна спалучаюцца з рыкотай, падкрэсліваючы смак сыру. Гэтая лінейка пашырыцца двухслойным прадуктам, дзе ўнізе будзе напаяўняльнік, а зверху рыкота. З'явіцца смак страчатэла (з кавалачкамі шакаладу), вішня-шакалад і клубніцы.

Лінейка крэм чыз (сметанковага сыру), або як яго яшчэ называюць сырнага крэму, за апошнія два гады пашырылася напаяўняльнікамі з арыгінальнымі смакамі. Да класічных базілік-часноч-арыгана і шампінёнаў дадаліся складаныя неапапітанскі, тар-тар і хрэн.

— Напаяўняльнік са смакам тар-тар ніколі для крэм чыз не ўжываўся, і мы ішлі на поўную рызыку, ствараючы такі прадукт. Аднак, дзякуючы маленечкім кавалачкам марынаваных агуркоў, ён мае проста чароўны смак, а кавалкі вяленых памідораў неапапітанскага напаяўняльніка робяць яго прыемным для ўжытку. А крэм чыз са смакам хрэну напаяўне цудоўным каларытам бутэрброды з каўбасой і памідорамі, — расказаў пра ўласны вопыт Вадзім Калядзіч.

Акрамя стварэння новых прадуктаў, на прадпрыемстве не забываюцца ўдасканалваць і знешні выгляд прадукту. Так, надаўна змяніла «вокладку» упакоўка шарыкаў мацарэлы ў заліўцы. Цяпер яна больш акцэнтна на сабе ўвагу як візуальна — праз дакладнае абзначэнне па колерах, так і якасна — матэрыял стаў больш трывалы і прыемны навомацак.



Сырабоб Аляксей МОШКІН і яго прадукцыя — «Мацарэла ў заліўцы».

Матэрыялы падрыхтавалі Ірына СІДАРОК, Алена ДАУЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.



Сюды прыбывае транспарт з сыравінай.



Участак сметанковых сыроў.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2016 года
Организация ООО СБ «СтарЛайф СИ»
Учетный номер платящца 80600052
Вид экономической деятельности Страховой брокер
Организационно-правовая форма Частная
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес г. Минск, ул. Орловская, 40-11

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь – декабрь 2016 года
Наименование показателей Код строки
1 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
2 Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
3 Валовая прибыль
4 Управленческие расходы
5 Расходы на реализацию (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
6 Прочие доходы по текущей деятельности
7 Прочие расходы по текущей деятельности
8 Прибыль (убыток) от текущей деятельности
9 Доходы по инвестиционной деятельности
10 В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
11 Доходы от участия в уставном капитале других организаций
12 проценты к получению
13 прочие доходы по инвестиционной деятельности
14 Расходы по инвестиционной деятельности
15 В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
16 прочие расходы по инвестиционной деятельности
17 Доходы по финансовой деятельности
18 В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
19 Прочие доходы по финансовой деятельности
20 Расходы по финансовой деятельности
21 В том числе: проценты к уплате
22 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
23 прочие расходы по финансовой деятельности
24 Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности
25 Чистая прибыль (убыток)
26 Результат переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
27 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
28 Совокупная прибыль (убыток)
29 Базовая прибыль (убыток) на акцию
30 Разводненная прибыль (убыток) на акцию

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь – декабрь 2016 года
Наименование показателей Код строки
1 Движение денежных средств по текущей деятельности
2 Поступило денежных средств – всего
3 В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
4 от покупателей материалов и других запасов
5 от покупателей материалов и других запасов
6 роялти
7 прочие поступления
8 Направлено денежных средств – всего
9 В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг
10 на оплату труда
11 на уплату налогов и сборов
12 на прочие выплаты
13 Результат движения денежных средств по текущей деятельности
14 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
15 Поступило денежных средств – всего
16 В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
17 возврат предоставленных займов
18 доходы от участия в уставном капитале других организаций
19 проценты
20 прочие поступления
21 Направлено денежных средств – всего
22 В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
23 на предоставление займов
24 на вклады в уставный капитал организаций
25 прочие выплаты
26 Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности
27 Движение денежных средств по финансовой деятельности
28 Поступило денежных средств – всего
29 В том числе: кредиты и займы
30 от выпуска акций
31 вклады собственного имущества (учредителей, участников)
32 прочие поступления
33 Направлено денежных средств – всего
34 В том числе: на погашение кредитов и займов
35 на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организаций
36 на выплаты процентов
37 на лиasingовые платежи
38 прочие выплаты
39 Результат движения денежных средств по финансовой деятельности
40 Остаток денежных средств и эквивалентов на 31.12.2015 г.
41 Остаток денежных средств и эквивалентов на 31.12.2016 г.
42 Влияние изменений курсов иностранных валют
43 Руководитель Артошкевич И.В.
44 Главный бухгалтер Литвиненко Л.Н.

ОАО «Минсктелекомстрой» за 2016 год
Месторасположение: 220037, г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, тел. (+37517) 245-83-12.
Количество акционеров: всего – 382, в том числе юр. лиц – 4, физ. лиц – 378.
Основной вид деятельности – строительство гражданских инженерных сооружений.
Среднесписочная численность работников – 286 человек, УНП 100068131
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года
Активы Код строки
1 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
2 Основные средства
3 Нематериальные активы
4 ИТОГО по разделу I
5 КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
6 Запасы
7 в том числе: материалы
8 незавершенное производство
9 Расходы будущих периодов
10 Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
11 Краткосрочная дебиторская задолженность
12 Денежные средства и их эквиваленты
13 ИТОГО по разделу II
14 БАЛАНС
15 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
16 Уставный капитал
17 Резервный капитал
18 Добавочный капитал
19 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
20 ИТОГО по разделу III
21 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
22 ИТОГО по разделу IV
23 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
24 Краткосрочная кредиторская задолженность
25 в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям
26 по налогам и сборам
27 по социальному страхованию и обеспечению
28 по оплате труда
29 прочим кредиторам
30 ИТОГО по разделу V
31 БАЛАНС
32 Руководитель Артошкевич И.В.
33 Главный бухгалтер Литвиненко Л.Н.

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Доля государства в уставном фонде
Вид собственности
Количество акций, шт.
Доля в уставном фонде, %
Информация о дивидендах и акциях
Наименование показателя
Ед. изм.
За отчетный период
За аналогичный период
Информация о задолженности
Наименование показателя
Ед. изм.
За отчетный период
За аналогичный период
Отдельные финансовые результаты деятельности
Наименование показателя
Ед. изм.
За отчетный период
За аналогичный период
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждён годовой бухгалтерский баланс за отчетный период – 30.03.2017.
Эмитентом приняты к сведению Правила корпоративного поведения.
Директор Л.И. Адамович
Главный бухгалтер Н.И. Бондарович
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности ОАО «Минсктелекомстрой» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Директору ОАО «Минсктелекомстрой» Адамовичу Леониду Ивановичу
Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой»
ул. Аннаева, 49, 220037, г. Минск
Свидетельство о государственной регистрации №100068131, выдано Минским городским исполнительным комитетом 04.07.2000 г., УНП 100068131
Аудиторская организация:
Аудиторское частное унитарное предприятие «АудитПАВ»
ул. Якубова, 56/1-173, 220085, г. Минск
Свидетельство о государственной регистрации №190361476, выдано Минским городским исполнительным комитетом 04.06.2002 г., УНП 190361476
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Минсктелекомстрой», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Минсктелекомстрой» на 31 декабря 2016 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г., при этом совершенные ОАО «Минсктелекомстрой» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.
Директор УП «АудитПАВ» А.В. Позняков
Аудитор И.А. Романенко
Дата подписания аудиторского заключения 22.02.2017 г.
Дата получения аудиторского заключения 22.02.2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за январь – декабрь 2016 года
Наименование показателей Код строки
1 Остаток на 31.12.2014 г.
2 Контркорректировки в связи с изменением учетной политики
3 Контркорректировки в связи с исправлением ошибок
4 Скорректированный остаток на 31.12.2014 г.
5 За январь – декабрь 2015 года
6 Увеличение собственного капитала – всего
7 В том числе: чистая прибыль
8 переоценка долгосрочных активов
9 доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)
10 выпуск дополнительных акций
11 увеличение номинальной стоимости акций
12 вклады собственника имущества (учредителей, участников) реорганизация
13 Уменьшение собственного капитала – всего
14 в том числе: убыток
15 переоценка долгосрочных активов
16 расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)
17 уменьшение номинальной стоимости акций
18 выкуп акций (долей в уставном капитале)
19 дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации реорганизация
20 Изменение уставного капитала
21 Изменение резервного капитала
22 Изменение добавочного капитала
23 Остаток на 31.12.2015 г.
24 Остаток на 31.12.2016 г.
25 Контркорректировки в связи с изменением учетной политики
26 Контркорректировки в связи с исправлением ошибок
27 Скорректированный остаток на 31.12.2015 г.
28 За январь – декабрь 2016 года
29 Увеличение собственного капитала – всего
30 В том числе: чистая прибыль
31 переоценка долгосрочных активов
32 доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)
33 выпуск дополнительных акций
34 увеличение номинальной стоимости акций
35 вклады собственника имущества (учредителей, участников) реорганизация
36 Уменьшение собственного капитала – всего
37 в том числе: убыток
38 переоценка долгосрочных активов
39 расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)
40 уменьшение номинальной стоимости акций
41 выкуп акций (долей в уставном капитале)
42 дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации реорганизация
43 Изменение уставного капитала
44 Изменение резервного капитала
45 Изменение добавочного капитала
46 Остаток на 31.12.2015 г.
47 Остаток на 31.12.2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности

Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года
Директору ООО страховой брокер «СтарЛайф СИ» Артошкевичу Игорю Васильевичу
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ», г. Минск, ул. Орловская, 40 – 11, зарегистрировано Министерством финансов Республики Беларусь от 15 июля 2014 г. за №806000602, номер свидетельства 0000042.
Аудиторская организация: ИП Сосновская Н.В., 222310, г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, кв. 60, зарегистрирована решением Молодечненского районного исполнительного комитета 06.01.2012 года (свидетельство о регистрации №0320689) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №691398434.
Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО СБ «СтарЛайф СИ», состоящей из:
- бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении собственного капитала;
- отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- отчета об использовании целевого финансирования;
- примечаний к бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство ООО СБ «СтарЛайф СИ» несет ответственность за составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Обязанности аудиторской организации
Аудитор несет ответственность за выраженное аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
За исключением ограничения, описанного ниже, мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ООО СБ «СтарЛайф СИ», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности мною рассматривалась система внутреннего контроля ООО СБ «СтарЛайф СИ», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку примененной учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ООО СБ «СтарЛайф СИ».
Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Аудиторское мнение
По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО СБ «СтарЛайф СИ» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО СБ «СтарЛайф СИ» на 31 декабря 2016 г., а также финансовое положение, результаты деятельности и изменения финансового положения ООО СБ «СтарЛайф СИ» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Пункт, привлекающий внимание к аспекту.
В настоящее время в делах Общества имеются письма Министерства финансов Республики Беларусь, разъясняющие отдельные положения Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №530.
Позиция Министерства финансов Республики Беларусь изложена на страницах 3-4 Примечаний к бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Аудитор – индивидуальный предприниматель Н.В. Сосновская
Дата подписания аудиторского заключения: 25 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности

Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «СтарЛайф СИ» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года
Директору ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС»
Доходы по инвестиционной деятельности
в том числе: проценты к получению
Доходы по финансовой деятельности
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
в том числе: проценты к уплате
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Прочие платежи,числяемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Итого
100 5 5
103 5 10
120 10 22
121 10 22
130 (10) 7
132 (10) (7)
140 5 20
150 433 345
160 (78) (62)
210 355 283
240 355 283
* Строки с нулевыми показателями не печатаются.
Руководитель А.М. Хвощевский
Главный бухгалтер О.Л. Кривчикова
6 марта 2017 г.
Директору ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС» Шимковской Т.В.
27 апреля 2017 г.
Аудиторское заключение по индивидуальной бухгалтерской отчетности ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС» за 2016 г.
Аудируемое лицо: ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС».
Местонахождение: 22007, г. Минск, ул. Володько, 9, пом. 24.
Свидетельство о государственной регистрации № 0000041 выдано 27.06.2014 г. на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь.
УНП 80600592.
Аудиторская организация: ЗАО «МастерАудит и Консалтинг».
Местонахождение: 22007, г. Минск, пр. Партизанский, 45, пом. 2Н.
Свидетельство о государственной регистрации № 0098542 выдано на основании решения Минского горисполкома от 06.04.2015.
УНП 191373133.
Мы провели аудит прилагаемой индивидуальной бухгалтерской отчетности ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к индивидуальной бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения безаудиторского аудиторского мнения.
Аудиторское мнение с оговоркой
Индивидуальная бухгалтерская отчетность ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС» во всех существенных аспектах отражает его финансовое положение, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) в соответствии с примененной основой составления и представления индивидуальной бухгалтерской отчетности за 2016 г.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, иных активов и обязательств, так как проведение аудита и инвентаризации не совпали во времени. Из-за характера учетных записей ООО «Страховой брокер Автокаса ПЛЮС», мы не смогли проверить количество товарно-материальных ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.
Директор Оубуха Л.А.
Аудитор Пулюйко Т.И.
Дата подписания аудиторского заключения по индивидуальной бухгалтерской отчетности 27 апреля 2017

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь – декабрь 2016 года
Наименование показателей Код строки
1 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
2 Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
3 Валовая прибыль (010-020)
4 Управленческие расходы
5 Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040)
6 Прочие доходы по текущей деятельности
7 Прочие расходы по текущей деятельности
8 Результат движения денежных средств по текущей деятельности
9 Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060-070-080)
10 Руководитель Артошкевич И.В.
11 Главный бухгалтер Литвиненко Л.Н.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

извещает об открытом аукционе по продаже 1 комнаты в 2-комнатной квартире (46/100 долей), Минская обл., г. Жодино, ул. Гагарина, д. 18, кв. 43
Наименование
Начальная цена продажи, бел. руб.
Задаток, бел. руб.
Лот №1. 1 комната в 2-комнатной квартире (инв. №612/D-21910), жилой площадью 13,1 кв. м с лоджией (46/100 долей квартиры). Год постройки – 1976. Этаж – 5. Общая площадь квартиры – 49,4 кв. м. Жилая площадь квартиры – 30,4 кв. м. На праве собственности.
Шаг аукциона – 5%.
УСЛОВИЯ
1. Победителем аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся, является тот, кто заявленное на участие в аукционе полностью только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победителем аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 29.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона info.by.
Контакты организатора аукциона:
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03
www.info.by,
torgi@info.by



ЯК «ЗВЯЗДА» ПІСАЛА ГІСТОРЫЮ: 1954—1964

Аднаўленне з руін беларускіх гарадоў і вёсак, якія жорстка разбурыла вогненная калясніца Вялікай Айчыннай, і асваенне цалінных зямель, час уладарання «царыцы палёў» і з'яўленне ўласнага тэлецэнтра, разьвіццё культуры асобы і гонка за сусветнае разбравенне, развіццё з народнымі пэзатамі і сустрэча з космасам, а таксама прапаганда мірнага атамна, будоўля хімічных прадпрыемстваў-гігантаў, 10-разовае дэманізацыя і 7-гадовая праграма канчатковай пабудовы камунізму — пра ўсё гэта і многае іншае расказвала чытачам «Звезда» ў перыяд адлігі.

Асартымент вымушае жадаць...

У публікацыях 50-х гадоў шмат нараканняў, што ў крамах няма самага неабходнага для насельніцтва. А неабходна літаральна ўсё: дзіцячы і дарослы абутак, зімовая вопратка, дыктоўная мэбля, гузікі, асылкі для тацэння брытвы і іншыя тавары шырокага ўжытку. «У магазіне «Дзіцячы свет», — піша ў рэдакцыю хатняя гаспадыня тав. Цішкевіч з Мінска, — вельмі рэдка бываюць валёнкі, шарцыяныя касцюмы, з перабоямі паступаюць цёплыя паліто для дашкольнікаў, а асартымент дзіцячых тавараў вельмі аднастайны». Мінчанку падтрымалі сялянэ з Веткаўшчыны, расказаўшы, што на паліцах сельскіх крамаў няма абутку і цёплых рэчаў для школьнікаў і дашкольнікаў. Каб выправіць сітуацыю, рэдакцыя «Звядзі» праводзіць рэйды па прадпрыемствах — напрыклад, у студзені 1954-га карэспандэнты правярылі мясцовую і кааператывную прамысловасць Брэста, раскрытыкавалі ў хвосці і грывы якасці і знешні выгляд, а таксама мізэрны асартымент мэблі, абутку і адзення. У пастаяннай рубрыцы «Па матэрыялах «Звядзі» кіраванні прадпрыемстваў, старшыні калгасаў і супрацоўнікі дзяржаўна-рэгулярна аздаваюць на крытыку — дакладнай, апраўдавацца, як яны выпраўляюць выяўленыя хібы і недахопы.

* У студзені 1961 года ў СССР праходзіць чарговая грашовая рэформа — дэнамінацыя адначасова з дэвальвацыяй. Рублі ўзору 1947 года абменьваліся на новыя з разліку 10 да 1. Многія адзначалі, што новыя казначэйскія білеты «меншыя і зручнейшыя за старыя, а вагу маюць у 10 разоў большую», але мала хто адрознівае звычайную увагу, што пакупная здольнасць рубля насамрэч моцна упала (так, калі да 1961 года долар каштаваў 4 рублі, то пасля рэформы курс абмену склаў не 40 капеек, а 90).

Зрэшты, хапае і дагнянненяў. Так, у 1954 годзе са сталіцы пачалася газіфікацыя камунальных гаспадарак на базе прывазага вадкага газу. «У першую чаргу атрымаюць газ каля 5000 кватэр, рад бытавыя і медыцынскія установы», — зазначае газета. А яшчэ 1 красавіка 1954-га — і гэта не жарт — «Звезда» паведамляе аб чарговым зніжэнні рознічных цен на харчовыя і прамысловыя тавары: ад хлеба і макаронаў да 25% на панчошкі з капрону і ажно да 40% на бензін і асвятляльную газу. Такіх дзяржаўна рэгулюемых паніжэнняў цен было некалькі, і хоць істотна дабрабыт насельніцтва яны не паліпшалі, аднак дэвалюі там-сям скарэнілі. Яшчэ пачынаюць адкрывацца першыя крамы самаабслугоўвання; намеснік дырэктара адной такой крамы расказаў «Звядзе», што падобны «трацяць часу на пакупкі ўдвай менш, чым у магазіне звычайнага тыпу», і гэта адно красамоўна характэрнае тагачаснае сэрвіс...



Надзельны выпуск «Звядзі» пачынаюць вылучацца колерам.

За хлебам падцягваюцца і відовішчы. Пад Мінскам пачынаецца будоўля найбуйнейшага ў рэспубліцы штурнага вадасховішча каля ўрочышча Ганалес. «Яго берагі падыдуць шыльва на да станцыі Ратамка, а вёска Другое Зарэчча, якая знаходзіцца на дне будучага Мінскага возера, пераселіцца на новае месца», — паведамляюць карэспандэнты «Звядзі». Адын за адным адкрываюцца кінатэатры — напрыклад, насупраць Акадэміі навук, на праспекце Сталіна, кінатэатр «Зорка» запрашае сваіх першых глядачоў на фільм «Вялікі вайн Албанскі Скандэрберг», а на сталічнай вуліцы Ангельска пачаў работу дзіцячы кінатэатр. Летам 1955-га адкрываецца першая ў краіне малая Беларуска чыгунка — дзіцячая, і поезд з 6 вагонаў узначыта здзейсніў свой першы рэйс праз тры станцыі. У 1959 годзе Белдзяржрыцар даў першы прадстаўленні ў новым будынку — тым самым, які мы ведаем і сёння.

Са свайго боку, насельніцтва, асабліва моладзь, раагуе на дзяржаўны клопат працоўнымі подзвігамі і сацыялістычнымі абавязцельствамі. У газеце друкуюцца цыкл нарысаў «Людзі стваральнай працы» і ўкладка «Старонкі працоўнага вопыту» пра перадавікоў вытворчасці. Прадставіць Беларусь на Усеаюнаўна сельскагаспадарчай выставе ў Маскве, дзе ўжо ўзводзяцца адмысловыя павільёны для кожнай з саюзнаў рэспублік, лічыцца за гонар усе калгасы, аднак такое права атрымалі толькі 309 гаспадарак і 6 тысяч перадавікоў.

Култ асуджаны

У лютым 1956-га праходзіць гістарычны пазачарговы XX з'езд КПСС, які асудзіў култ асобы і даў першы штуршок раблігаціі ахвяр рэпрэсіі. «Усім зразумела, якое велізарнае прычынавае і жыццёва важнае значэнне мае праводзіць Цэнтральным Камітэтам курс супраць культа асобы, чужага духу марксізму-ленінізму», — цытуе «Звезда» прамову Г. Маленкова. І нягледзячы на тое, што і шэраг іншых дзеячаў, атрымае выключна «антыпартыійнай групой» і будзе выключаны з партыі — па старой звадзёнскай газеце пішуць, што рашэнні ЦК КПСС горава вітаюць і аднадушна ўхваляюць не толькі сьведомыя рабочыя, але і сялянэ з аддаленых вёсак. Неўзабаве пасля разьяўчэння культа асобы ідзе масавае перайменаванне — так і цэнтральны праспект Мінска, дзе знаходзіцца рэдакцыя вядучых газет, зноў становіцца Ленінскім.

* У верасні 1955 года Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР зацвердзіў дзяржаўны гімн рэспублікі — той самы, на словы Міхася Клімковіча і музыка Нестара Сакалоўскага, пачатак якога многа памятаюць і сёння: «Мы — беларусы — з братняю Руссю...»

Яшчэ адна скразная тэма друку — 6-я гаспадарчая п'яцігодка, у якой прадпрыемствы заплававана перавесці на 7-гадзінны працоўны дзень без зніжэння заробку рабочых і служачых. Ударнікі працы, у сваю чаргу, заклікаюць «закрыць» п'яцігодку ў два гады і абяцяюць перавыканаць вытворчыя планы — на 150, 180 і нават 200 працэнтаў.

Праўда, ужо ў 1959 годзе замест завешанага п'яцігадовага плана быў абвешчаны сямігадовы, які мусіў узняць усе галіны эканомікі, у тым ліку за кошт інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі і развіцця высокатэхналагічнай вытворчасці, і значна палепшыць умовы жыцця насельніцтва. Замяжы друк нездарма назваў агучэння паказчыкі «грандыёзнай праграмай будаўніцтва камунізму». Напрыклад, толькі сярэдня адукацыя на Савецкім Саюзе павінна была ахапіць 38—40 мільёна чалавек — на 10 мільёнаў больш, чым у 1958 годзе. Гэтыя ж маштабныя задачы былі пастаўлены абсалютна ва ўсіх сферах, ад прамысловасці і сельскай гаспадаркі да медыцынскага абслугоўвання.



Спецыяльнае рашэнне Мінгарвыканкама аб змяненні вулічнага і бытавога шуму. Увясце сабе, сучасныя аўтамабільныя раней нават часовыя станкі машын у жылых дварах былі забаронены!

Рубрыка «Ля карты нашай рэспублікі» расказвае чытачам, якія адбудоўваюцца і развіваюцца абласныя і раённыя цэнтры Беларусі — Барысаў, Баранавічы, Пінск і іншыя. Праз пэўны час героямі гэтай рубрыкі становяцца зусім новыя, наймалядзейшыя ў краіне гарады: Салігорск, Светлагорск, Наваполацк, Белаазёрск. «Я магу дакладна назваць самую памятную дату ў жыцці нашага горада — 10 снежня. Гэта дзень пуску першай чаргі Салігорскага калійнага камбіната, — расказаў журналістам старшыня гарвыканкама Г. Ванкевіч. — Патомкі, — я ўпэўнены ў гэтым, — будуць глядзець на яго, як на помнік мужнасці і працавітасці людзей, якія жылі ў палымняму пару сямігадкі».

* 15 студзеня 1959 года пачаўся першы пазачарговы Усеаюнаўна пералік насельніцтва, правядзенне якога ў БССР забяспечыла 28 тысяч чалавек — пералісчыкі, лічыльшчыкі, інструктары-кантраляры. Насельніцтва Беларусі, які сьведчыць «Звезда», складае 8,06 мільёна чалавек — на 850 тысяч менш, чым у 1939 годзе.

Нумар ад 13 красавіка 1961 года прысвечаны — зразумела ж, першаму палёту чалавека ў космас. Што цікава, нашы папярэднікі згад-

ваюць сённяшні час: «Вы, магчыма, памятаеце, як абрысаваў Канстанцін Цыялкоўскі сваю мару аб палёце касмічнага карабля з людзьмі на борце. Час гэтай падзеі ён аднёс да 2017 і наступных гадоў... Ён толькі не меркаваў, што падзеі разгорнуцца значна хутчэй — не ў 2017, а ў 1961!»


Каб памятаць

У дзень 10-й гадавіны вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у сталіцы на тагачаснай Круглай плошчы быў урачыста адкрыты помнік-абеліск воянам Савецкай Арміі і партызанам, якія загінулі ў баях за Радзіму. Чырвоную стужку, як засведчыла «Звезда», перарэзаў сакратар мінскага гаркома КПБ І. Варшаван.

8 лістапада 1956 года газета друкуе рэпартаж з адрывіцы Музея герайчнай абароны Брэсцкай крэпасці, а яшчэ праз некалькі гадоў, у чэрвені 1964-га, пачаўся збор сродкаў на будаўніцтва помніка героям абароны Брэсцкай крэпасці.

...Яшчэ адну велізарную страту панесла Беларусь у гэты перыяд — 13 жніўня 1956 года не стала народнага паэта Якуба Коласа. Працоўныя рэспублікі развіталіся з ім два дні ў Палацы культуры прафсаюзаў. Чарга тых, хто жадаў аздаць даніну памяці паэту, расцвігнулася на ўсю плошчу, а ў «Звядзе» ледзь хапіла месца для развіталых слоў. Вось радкі з надрукаванага ў тым дні верша Сяргея Грахоўскага:

«...Цвітуць палі у кроплях буйных рос,
Шумяць бары, а сэрца плача ўголос.
Мой родны кут, упаў буйнейшы колас,
Што на зямлі твай ўзрос.
Не паспеў аб нашым слаўным часе
Усё сказаць, усіх паэм зляжыць.
Пайшоў пясняр, а песня засталася,
Памёр паэт, а песня будзе жыць!»



Два дні з ранку да ночы беларусы ішлі на развітанне з Якубам Коласам.

«Звезда» таксама апублікавала спецыяльную пастанову ЦК КПБ аб увекавечэнні памяці паэты, сярод пунктуў якой — перайменаванне Логойскага тракту ў сталіцы ў вуліцу імя Якуба Коласа, а Камароўскай плошчы — у плошчу Якуба Коласа, з устанавленнем там помніка пясняру; стварэнне ў Мінску літаратурнага музея паэты з філіялам у яго родным сьляне Мікалаешчына; устанавленне іменнай колгасаўскай стыпендыі для студэнтаў-выдат-

нікаў з БДУ і Мінскага педінстытута; выданне поўнага збору твораў Якуба Коласа.

А праз два гады на месцы старой Камароўкі з'явілася — на той час самая вялікая ў горадзе — плошча імя Якуба Коласа, дзеля чаго быў рэканструаваны існуючы корпус Інстытута фізікультуры і ўпрыгожаны архітэктурнымі элементамі яго калоны.

Кукуруза, мірны атам і іншыя героі часу

«Поле ў тэрмін засявай, будзе слаўны ўраджай!» — заклікаюць газетныя перадавіцы вяскоўцаў. А сянь і даглядаць цяпер трэба не толькі бульбу, збожжа, цукровыя буракі, бабовыя культуры, але і кукурузу, пажыўнаць якой шырока рэкламуецца, як цяпер казалі б, з кожнага праса. У калгасах-перадавіках, мяркуючы па публікацыях, кукуруза прыбуляе па 7 сентыметраў за суткі.

У 1955-м, рытууючыся да адрывіцы Мінскага тэлецэнтра, айчынная прамысловасць пачала выпускаць, а крамы, адпаведна, прадаваць тэлевізары маркі «Беларусь». Гэты цуд тэхнікі, разрэкламаваны ў тым ліку ў «Звядзе», меў 19 лямпаў і памер экранна... 180x240 міліметраў! У студзені 1956-га ўпершыню з экрану гучыць «Гаворыць Мінск!», а афіцыйна тэлецэнтр уведзены ў строй 8 сакавіка. «Перадачы прымаюцца на адлегласці 60 кіламетраў ад горада. З 8 сакавіка яны будуць праводзіцца тры разы ў дзень. Тэлевізары ўжо устаноўлены амаль у 50 населеных пунктах Мінскай і Маладзечанскай абласцей. Другі тэлевізійны цэнтр у Беларусі будзе ўведзены ў Гомелі», — піша «Звезда», якая таксама друкуе самую першую беларускую тэлепраграму — пакуль яна займае некалькі радкоў на апошняй старонцы (гл. фота), побач з тэатральнай і кінаафішай.

Яшчэ адно газетнае новаўвядзенне — з 1959 года «Звезда» пачынае друкаваць прагнозы надвор'я, праўда, спачатку «з учора на сёння», а потым і на наступныя дні. Газета, дарчы, зноў выходзіць па нядзелях, бо так шмат расказаць чытачам: пра тэлефанацыю вёскі і інтэнсіфікацыю вытворчасці, пра спартыўны і культурны дасягненні зямлякоў, пра жыццё ў рэгіёнах і падзеі ў свеце... Праз гэтым нядзельныя выпускі з сярэдзіны 1964 года робяцца часткова каларычнымі — з чырвонай або сіняй фарбай.

* 22 мая 1962 года, піша «Звезда», уступіў у строй «першы ў рэспубліцы даследчы дзяржрыцар Інстытута энергетыкі АН БССР. Учоныя Беларусі атрымалі добра аснашчанаю базу для даследаванняў, якія маюць важнае значэнне для развіцця фізікі, энергетыкі, медыцыны, біялогіі, сельскай гаспадаркі».


На першых палосах газеты — оды новабудоўля-гігантаў хімічнай прамысловасці: Светлагорскаму заводу штурнага валакна, Гродзенскаму азотнотуркавуму, Гомельскаму суперфасфатнаму, Палацкаму нафтаперапрацоўчаму, Салігорскаму калійнаму камбінату і іншым, з чым рэштываньняў, дзючых цахаў, лабараторыі літаральна штодня паступаюць навіны. Хімія ўпэўнена ідзе ў сельскую гаспадарку, у навуку і прамысловасць: угнаенні, мяючыя сродкі, новыя лекі, лакі і фарбы, паліва, тканіны — лаўсан, «капрон з чаросам», сінтэтычнае футра актыўна рэкламуюцца на старонках «Звядзі».



Кукуруза — адна з абавязковых герайн газетных публікацый 60-х.

У 60-я савецкі друк увогле вельмі любіць разнастайныя рэкорды і круглыя лічбы, і «Звезда» не выключэнне. 100-тысячны сіла-сабурочны камбайн, выпушчаны ў студзені 1959-га «Гомсельмашам», 100-тысячны дызельны рухавік Мінскага трактарнага заводу, 100-тысячны самалёт «МАЗ-205» вішнёвага колеру, 35-тысячная газавая пліта, сабраная на брэсцкім заводзе «Газаапарат» — усё гэта скупіліся падлічваецца і ўхваляецца ў самых патэтычных выказах.

У сярэдзіне 1960-х на палосах сустрэацы першыя інтэр'ю ў звыклым выглядзе «пытанне-адказ» — так, старшыня Усеаюнага трэнерскага савета па фехтаванні В. Аркадзеву расказавае, што напярэдадні Алімпіады ў Токіа бачыць у ліку фаварытаў мінчанку Таццяну Самусенка. І яна, таксама як беларускі спартсмен кідалык молата Рамуальд Клім, бараць Аляксандр Мядзведзь, гімнастка Алена Валчэцкая, уваходзіць у шэраг алімпійскіх чэмпіёнаў.



Тэлепраграма ў 1961 годзе займае ўсяго некалькі радкоў.

А яшчэ «Звезда» друкуе вельмі многа матэрыялаў з-за мяжы — пра сустрэчы кіравнікоў СССР, ЗША, Францыі і Англіі ў Жэневе, Сусветную асамблею міру ў Хельсінкі, кангрэс за разбравенне і міжнароднае супрацоўніцтва ў Стакгольме, навіны з Кітая, Карэі, ЗША, Інданезіі, Японіі, Алжыра, Бразіліі, Албаніі, Чэхаславакіі і г. д. Пад асаблівай увагай — падзеі на Кубе, у падтрымку якой савецкія людзі рэгулярна выходзяць на шматтысячныя мітынгі з заклікамі «Рукі прэч ад Кубы!».

...Беларускія журналісты, які і многія савецкія людзі, верылі, што 1965-ы стане годам здабыткаў, здзейсненнаў і перамог — прынамсі, святочны перадавагодні нумар прасякнуты гэтай верай і аптымістычным позіракам у будучыню. Што стала з гэтымі каханьнямі і планами надалей, які адліга скончылася і пачаўся доўгі перыяд застою? Пагартаем старыя падшыўкі — даведаемся.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. tselyashuk@zviazda.by

ПРА ГЕРОЯ-ЗВЯЗДОЎЦА РАСКАЗВАЕ МУЗЕЙ

Семдзсят п'яць гадоў таму загінуў Герой Савецкага Саюза Уладзімір Амелянюк — у той час ён рэдагаваў газету «Звезда», якую падпольшчыкі выпускалі ў акупаваным гітлераўцамі Мінску.


У музеі Самахвалавіцкай сярэдняй школы шмат матэрыялаў пра славага журналіста-падпольшчыка. Уладзімір Амелянюк вучыўся ў гэтай школе. Адсюль ён пераехаў у Мінск, дзе з часам пачаў працаваць, працягваючы вучыцца. Гісторыя Самахвалавіцкай школы змяляе больш за 150 гадоў. Сярод тых, хто атрымаў тут свае першыя веды, шмат славетных зямлякоў адзначаных працоўнымі і баявымі ўзнагародамі. У гонар Героя Савецкага Саюза Уладзіміра Амелянюка перад школаў устаноўлены помнік.

Мы запрашаем нашых чытачоў на невялікую фотазскурсію па школьным музеі. На фота вы бачыце кнігі пра героя-звядоўца, архіўныя здымак хаты ў Мінску (у час вайны тут жыла сям'я Амелянюкоў), экспазіцыя з дакументамі пра гераічнае барацьбу супраць захопнікаў. Фотальбом «Мая вайна», які з цікавацю разглядаюць вучні, — таксама экспанат музея. Гэта рэдкае выданне падарылі школьнікам журналісты газет «Звезда». Аўтары здымкаў у альбоме франтавому карэспандэнту Васілю Аркашову даялося праісці доўгімі дарогамі вайны. Шматлікія фота з франтавога архіва ён прынесіў у рэдакцыю нашай газеты, і «Звезда» заўжыў знаёміла з імі сваіх чытачоў.

Яўген ПЯСЕЦКІ. pyasecki@zviazda.by
Фота аўтара.



Герой Савецкага Саюза В. С. Амелянюк.



Памяць — справа агульная

НАЙСТАРАЙШАЯ ГАЗЕТА БЕЛАРУСІ ПАДТРЫМАЛА ПРАЕКТ РУБЛЁМ

Мы працягваем друкаваць матэрыялы ў падтрымку адкрыцця ў пасёлку Глуша Бабруйскага раёна музея, прысвечанага творчасці Алеся Адамовіча.

Вось ужо другі год штомесца на старонках «Звядзі» публікуюцца матэрыялы ў падтрымку стварэння музея беларускаму пісьменніку. За гэты час быў адкрыты разліковы рахунак пры Бабруйскім райвыканкаме і сабраны грошы на праектна-каштарысную дакументацыю. А наядуна калектыў Выдавецкага дома «Звезда», пад «дахам» якога працуе 10 перыядычных выданнаў і кніжнае выдавецтва, папоўніў скарбонку на суму болей чым 500 рублёў.

Дабрачыннасць павінна ісці ад сэрца

«Звезда» і Алеся Адамовіча сёлета юбіляры. Газета ўсяго на 10 гадоў старэйшая за пісьменніка. Таму і лёс недзе адарываецца. Тая ж партызанская тэма, напрыклад. У гонар звяздоўцаў-падпольшчыкаў устаноўлена 4 помнікі ў Мінску і на Любаншчыне. А да 60-годдзя Перамогі па прапанове Івана Шамякіна сталічны праспект газеты «Известия» быў перайменаваны ў праспект газеты «Звезда». Вуліца Адамовіча таксама ёсць. Толькі ў Глушы. І з'явілася яна дзякуючы ініцыятыве тутэйшых жыхароў. Помнік Адамовічу няма, але ёсць надзея, што будзе музей. Гэта пакуль — мара. Будынак мае патрэбу ў грунтоўнай рэканструкцыі, і на гэты трэба прыблізна 150 тысяч долараў. Грошы велізарныя для невялікага і не самага багатага Бабруйскага раёна. Таму музей ствараецца шляхам прыватна-дзяржаўнага партнёрства. За год ад жыхароў Беларусі і дзяржаўных устаноў на яго паступіла 11 245,5 беларускага рубля (у эквіваленце каля 6 тысяч долараў). Гэта без уліку той сумы, якую сабралі звяздоўцы. «Усё самае трывалае ідзе ад сэрца, ад душы, — кажа дырэктар — галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Звезда» Павел СУХАРУКАЎ. — Гэта той выпадак, калі адміністрацыйны рэсурс ні пры чым. Павінен быць нейкі душэўны парыв. Дабрачыннасць паняволі пазабулена ўскага сэнсу. Не трэба спадзявацца, што гэта гатосці падштурхне або камусці стане сорамна. Я абсалютна ўпэўнены, што наш пачын стане добрым прыкладам для тых людзей, якім гэта тэма цікавая».

Важна адчуць дух творчасці

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», адна з першых перадала грошы на будучы музей. Падбадзёрыла, што праект вельмі карысны, што яго і далей трэба падтрымліваць. «Бо гэта напярваляна, калі памяць такіх пісьменнікаў не ўшаноўваецца, — кажа яна. — Асоба Алеся Адамовіча важная для нашай краіны, для нашай гісторыі. І вельмі важна падтрымаць праўленне культурных ініцыятыў у рэгіёнах. Таму што зрабіць музей дзесьці ў рэгіёне гэта сапраўды цяжка».

Некаторыя супрацоўнікі Выдавецкага дома «Звезда» ведалі Адамовіча не толькі па творах. — Адамовіч у нейкім сэнсе мой зямляк, — кажа рэдактар аддзела навукі, крытыкі і літаратуразнаўства часопіса «Полымя» Алякс МАРЦІНОВІЧ. — Я хоць нарадзіўся на Случчыне, але ўся мая біяграфія са школьнага ўзросту звязана з Капыльшчынай. А Адамовіч якраз нарадзіўся ў Конохах. Наогул, Адамовіч — пісьменнік сувеснага маштабу. І яго абавязкова трэба ўшаноўваць. Калі прыходзіш у музей, ты зусім па-іншаму ўспрымаеш пісьменніка. Можна ведаць творчасць, а калі бачыш экспанат, ужо адно адчуванне таго, што гэты чалавек тут жыў, хадаў, дыхаў — усё ўспрымаецца па-іншаму. Музей — гэта справа не аднаго дня, трэба, каб «Звезда» і далей пісала пра гэтага пісьменніка. Чым часцей гэта рабіць, тым хутчэй з'явіцца музей.

Рэдактар аддзела пісьмаў газеты «Звезда» Валянціна ДОЎНАР сіцла лічыць, што падтрымка ініцыятыву наконт музея — гэта самая звычайная, лагічная, нармальнае справа, не варта нейкіх лішніх слоў. «Дастаткова таго, што мы сабралі разам і паўдзельнічалі, — кажа яна. — Тое, што гэты музей павінен быць, нават не абмяркоўваецца. Вось не запісаў бы ён разам з Каленікам і Брылём у свой час галасы відэачоў для моцнага па ўражанні твора «Я з вогненнай вёскі», і сышлі б гэтыя людзі, так нічога не скажаўшы. Несумненна, Святалана Алексіевіч адыбалася по любым выпадку, але яна працягвае справу Адамовіча — размаўляе з жывымі сведкамі. Гэта ад Адамовіча пайшло».

900 адзінак экспанатаў нехта павінен убачыць

Сёння вельмі востра стаіць пытанне захавання літаратурных музеяў і мясцін, звязаных з літаратурамі. Але добра, што газета займаецца алякунскай справай, — лічыць дырэктар дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Зміцер ЯЦКЕВІЧ. — Дзякуючы таму, што існуюць спонсары, выкуплены Статут ВКЛ для музея гісторыі Магілёва, іншыя каштоўныя рэчы. У нашым музеі захоўваецца 900 адзінак экспанатаў, звязаных з жыццём і творчасцю Алеся Адамовіча, і гэта трэба паглядзець. Каб вырашыць усё пытанне, якія ўзніклі вакол ініцыятывы са стварэннем музея, у набліжышчы час выведзе на месца і вывучэнне сітуацыю. Нельга, каб такая справа праходзіла сціпва. Зробім алякунскую раду, будзем кантраляваць працэс. А там будзе відаць, пад чый патранаж браць гэты музей.

Сёлета самы адчувальны ўзнос на рэканструкцыю будучага музея зрабіў Выдавецкі дом «Звезда», — кажа начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Бабруйскага райвыканкама Галіна ЧАРНОВА. — Гэта добры прыклад для іншых арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў. Нашы спонсары сабралі ўжо каля 12 тысяч рублёў, але каб вярнуць да жыцця будынак, неабходна яшчэ шмат грошай. Дабрачыннасць дапамагае сёння патрэбна як ніколі. Спладземся, што Выдавецкі дом «Звезда» сваім дзеяннем падштурхне і іншых».

У тэму



Выпуск №16 (363)

На сцэне

КУДЫ ПРывОДЗЯЦЬ ЖАДАННІ?

Спектакль Саўлюса ВАРНАСА «Смех у цемры» даследуе вытокі здрады

...І разважае аб жорсткасці пакарання, якое можа напаткаць парашальніка свяшчэнных павязу шлюбю. Тама для рэжысёра Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Саўлюса Варнаса не нова: у 2016 годзе ён ужо закрэпаў неадназначнасць стасункаў паміж мужчынам і жанчынай, ілюзіі кахання і закаханасць у ілюзіі, безвыходнасць нешчаслівага шлюбю ў спектаклі «Крайцарава саната» (павадле аповесці Льва Талстога). Гэтым разам літаратурнай асновай для пастаноўкі стаў раман Уладзіміра Набокава «Камера абскура». Нягледзячы на тое, што гэты раман не дасягнуў папулярнасці «Лаліты», ён шмат у чым яе нагадвае, але значна больш пасуе тэатру: у адрозненні ад няспешнай манеры разняволенага «лалітскага» аповеду, сюжэт «Камеры абскуры» больш дынамічны.

лаўрэат Нацыянальнай тэатральнай прэміі за найлепшую мужчынскую ролю ў спектаклі тэатра драмы. Бруна Крэмчар у інтэрпрэтацыі спадара Труса — няшчасны, ахоплены балоучай палкасцю чалавек. Герой не шукае апраўданняў: наадварот, самастойна агучвае бяспаснасны прысуд. Але ці можам мы асуджаць Крэмчара? Пыхлівыя абвінавачванні выглядаюць грубы і ненатуральны, у той час як пранікнёны аповед персанажа краане да глыбіні душы. Ім валодаюць пачуцці: палкасць, закаханасць і ў той жа час — вина. Віна перад жонкай, дачкой, грамадскасцю і нават самім сабой. І калі спачатку ўзнікае пытанне аб тым, ці не лепш утаймоўваць сваё жаданні, разам з прадказальным адказам (вядома, лепш!) прыходзіць новае пытанне: ці можа чалавек уладарыць пачуццямі?

Каб зрабіць годны сцэнічны варыянт рамана, рэжысёр-пастаноўшчык узяў на сябе абавязкі сцэнографа, мастака па святле, і сам падабраў музыку. Ад рамана застаўся сюжэтны каркас і літаральна ўспрынятае адлюстраванне назвы: дэкарацыі ўвасобілі сапраўдную камеру-абскуру, у якую змяшчалі постаць галоўнага героя. Бруна Крэмчар працягнуў у спектаклі, нібыта выява на старой фоталёнцы, і тое, што ўзнікала перад вачамі засяроджаных глядачоў, належала ўжо не таленту Набокава, а рэжысёрскай інтэрпрэтацыі. У цэнтры ўвагі драматычнага аповеду апынуліся не ўчынкі Бруна Крэмчара, не псіхалагічны аналіз галоўнага героя і нават не пытанні чалавечага сумлення. Спектакль ператварыўся ў даследаванне суднаснасці злычынства і пакарання: Бруна Крэмчар дорага заплаціў за здраду, але ці заслужыў ён такі жорсткі прысуд?

Спачатку спектакль паставілі класічна: акцёр на сцэне, глядзчыні — у глядзельнай зале, але адразу пасля першага паказу Саўлюс Варнас перанёс на сцэну і дзеянне, і глядачоў. Такі ход стварыў таямнічую атмосферу асабістай размовы, дзе персанаж раскачвае ўласную гісторыю, а ўсе астатнія яе слухаюць. Для ўсталявання больш шчыльнага кантакту з аўдыторыяй акцёр пачынае ўзаемадзейнічаць з глядачамі яшчэ да пачатку спектакля, а падчас дзейства выходзіць за межы дэкарацыі.

Галоўную (і адзіную!) ролю ў спектаклі выконвае акцёр Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Іван Трус,



Падчас паказу спектакля ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.

Ірэна ЧАРНЯУСКАЯ

Выстаўка

«Мы маглі б пакрыць мастацтвам увесь горад»

НА ПЛОШЧЫ ЯКУБА КОЛАСА АДКРЫЛАСЯ АРТ-ЭКСПАЗІЦЫЯ

Гэта ўжо стала звычайным — веданне, што калі ў цёплую пару года ў вечаровых прыцемках ты гуляеш па горадзе, — у добрай кампаніі ці ў адзіноце, бязэмна ці ў канкрэтным напрамку, — на некаторы час ты можаш завітаць на плошчу Якуба Коласа і спыніцца каля адмысловай выстаўкі пад адкрытым небам, прычыніца да беларускай арт-прасторы, пачытаць пра туйзагіна мастака, пастаяць каля кожнага твора. 27 красавіка тут — на плошчы — адкрылася чарговая экспазіцыя «Мастак і горад», якая штогадова праходзіць у Мінску ўжо на працягу шасці гадоў. Але гэтым разам праект прадстаўляе глядачам не аднаго мастака, як задумана ў канцэпцыі, а цэлых трыццаць п'яць.

Раней на гарадской плошчы экспанаваліся Марк Шагал, Казімір Малевіч, беларускі сюррэаліст Мікалай Селішчук, упершыню ў якасці выключэння была прадстаўлена падборка беларускіх авангардыстаў, летась тут выстаўляўся Валянцін Губараў. Сёлета «Мастак і горад» зноў робіць выключэнне, бо з'яўляецца часткай маштабнага трыенале — Рэспубліканскай выстаўкі сучаснага мастацтва, што разумее пад сабой прадстаўленне творчасці не аднаго мастака, а нейкага нават зрэзу.

Асноўнай пляцоўкай стаў Палац мастацтваў, дзе 18 красавіка адкрылася прысвечаная 130-годдзю Марка Шагала экспазіцыя, у якой удзельнічаюць больш за дзвесце сучасных аўтараў розных кірункаў і палатно «Закаханія» Уласна Марка Шагала. Да таго ж у Цэнтры сучасных мастацтваў зараз прадстаўлены аўтары ўдзельнікі першага конкурсу «Нацыянальная прэмія ў галіне выяўленчага мастацтва». І нарэшце трэцяй часткай становіцца экспазіцыя «Мастак і горад» — праект, які згодна з сучаснай

тэндэнцыяй упісвае мастацтва ў гарадскую прастору і робіць яго больш даступным, бліжэй і нават папулярным. Як ужо было сказана, у выстаўцы прадстаўлена трыццаць п'яць твораў трыццаці п'яці аўтараў — усё гэта нейкім чынам прадстаўляе фонд Цэнтра сучасных мастацтваў, які вырас з фонду Музея сучаснага мастацтва і сёлета адзначае дваццацігоддзе. За гэтыя дваццаць гадоў двойчы шляхамі — і за грошы, і ў якасці падарункаў — фонд сабраў больш за п'яць тысяч твораў. Безумоўна, лічба 35 побач з тысячамі палатнаў выглядае сціпла.

«Тым не менш гэта пэўны зрэз. Вядома, суб'ектыўна, бо любая выстаўка — суб'ектыўная, — кажа куратар праекта і дырэктар Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў Наталія ШАРАНОВІЧ. — У Палацы мастацтваў і ЦСМ прадстаўлены больш канцэптуальныя творы, што больш падыходзіць да разумення сучаснага мастацтва. Тут жа — разнапланавыя работы старэйшага пакалення, у тым ліку народных



Раней на гарадской плошчы экспанаваліся Марк Шагал, Казімір Малевіч, беларускі сюррэаліст Мікалай Селішчук, упершыню ў якасці выключэння была прадстаўлена падборка беларускіх авангардыстаў, летась тут выстаўляўся Валянцін Губараў.

мастакоў. Мы хацелі паказаць, што сучаснае мастацтва — шырокае і да тычыцца не толькі маладых, не толькі канцэптуальных авангардных кірункаў, што сюды мы можам аднесці і мастакоў іншага пакалення, якія, магчыма, ужо праз некаторы час стануць гісторыяй, сыдуць у катэгорыю класічнага, музейнага варыянта, але сёння яшчэ знаходзяцца ў разрэзе сучаснага трыенала».

Георгій Скрыпнічэнка, Арлен Кашкуровіч, Рыгор Сіцічка, Леанід Шчэмялёў, Сяргей Балюк, Анатоль Кузняцоў, Зоя Літвінава, Юрый Хілько ды іншыя-іншыя выстаўляюцца цяпер на плошчы Якуба Коласа і абвешчваюцца часткай сучаснага мастацтва. Трыццаць п'яці аўтараў для адной выстаўкі — можна сказаць, няшмат, ведаючы, што ў Саюзе мастакоў сёння налічваецца больш за тысячу чалавек, а ёсць яшчэ безліч маладых аўтараў, якія ў саюз не ўваходзяць, але ў пэўным сэнсе вобраз сучаснага беларускага мастацтва фарміруюць. «Калі б мы задаліся такой мэтай і нам бы хапіла спонсараў, мы маглі б пакрыць мастацтвам увесь горад. Але ці патрэбна гэта? Казімір Малевіч пачынаў, што патрэбна, што мастацтва павінна з'яўляцца на сценах дамоў, на трамваях і такім чынам пераўтвараць прастору і выходзіць людзей. Магчыма, мы да гэтага прыйдем, але цяпер робім тое, што ў нашых сілах».

Выстаўка «Мастак і горад» будзе працаваць чатыры месяцы і закрывецца 9 верасня. Памятаю, які яшчэ ў пачатку, калі праекты на адкрытай прасторы былі навінкай (хаця, калі ведаць пра Віцебск часоў Малевіча, гэта павінна лічыцца для нас натуральнай з'явай), нехта выказаў хваляванне за экспанаты, выстаўлены на вуліцы. Але падобна на тое, што хваляванца не было чаго — мастацтва наша публіка і нават вулічныя вандальны важаюцца, бо, здаецца, яно сапраўды нас выхоўвае.

Ірэна КАЦЯЛЮВІЧ

ТАТА — ЁН ЖА «БРЭЖНЕЎ», ЁН ЖА СЦІЛЯГА, ЁН ЖА ПАРАЗІТ

Дакументальны фільм пра самаахварнасць дзеля догляду іншага

Жанчына корміць слабага бацьку, быццам ён дзіця, з чайнай лыжкі, угаворваючы на кожны глыток, а сама плача. Цяжар гэтага клопату лёг на яе не на адзін вечар і не на адны суткі — бацьку яна глядзіць дзень пры дні. Ці гэта сэнс яе жыцця, ці ярмо і ці ёсць між гэтым розніца — да канца не зразумела. Рэжысёр Нэла ВАСІЛЕЎСКАЯ, студэнтка Акадэміі мастацтваў, зняла дакументальны фільм «Тата» пра дзіўную жанчыну — яна стала цудоўнай гераніяй, якая жыве ў вёсцы ці нават на хутары і даглядае старога бацьку. Адна.



яна нават адштурхоўвае, і фільм на бытавыя непрыемнасці толькі намякае, далікатна адлюстروўваючы інтымныя моманты. Знаходзіцца тут месца і для самога бацькі — напрыклад, калі кудысьці маганьне маганьнем звязваюцца вывае старога і фотаздымак маладой жанчыны на сцяне, відаць, жонкі. Толькі два планы — шмат-шмат думак.

Фільм «Тата», безумоўна, варты ўвагі — за кошт фактуры, за кошт блізкасці да герояў, за кошт здольнасці паказаць максімум, захоўваючы далікатнасць.

Беларускі глядач ужо мог бачыць карціну: яна ўдзельнічала ў конкурсе Нацыянальнага кінашкол Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» і была паказана ў дакументальнай праграме на фестывалі Cinema Perpetuum Mobile (яе мог убачыць і беларускі глядач на некаторых замежных форумах). Паказваліся і іншыя работы аўтаркі: ігравы фільм «Мой брат» — на кінафестывалі «Бульбамуви», зноў на «Лістападзе». Яшчэ адна кароткаметражка Нэлы Васілеўскай «Сябры па перапісцы» была паказана ў Арцінатэатры ў спецыяльнай праграме «Новыя надзеі» праекта «Сваё кіно». Магчыма, дэманстравалася нешта яшчэ, бо фільмаграфія аўтаркі шырокая, але за гэта ўжо не рчуаюся. Карацей, рэжысёрка паказвае сябе на вялікім экране яшчэ падчас вучобы ў Акадэміі мастацтваў, а гэта добры старт і прыемны знак. Тым больш што яе работы варты абмяркоўваць.

Вядома, у першую чаргу гэта датычыцца стасункаў галоўнай гераніі са сваім бацькам — яна можа злавачка, сварыцца, вымаўляць нецэнзурныя словы і ў выглядзе не вельмі, так бы мовіць, прывабна (у сэнсе, не так, як мы звычайна «падбіраемся»

калі фільма хацелася б больш (звычайна кінажурналісты і рознага кшталту каментатары наадварот імкнучыся пачыкаць і скараціць хронаметраж), тут з лішкам хапае інтымнасці — рэжысёр падышла да герояў вельмі блізка, не тое каб незаўважна, але відаць, што камеры тут дэварыюць. У выніку паміж аўтарам і героямі ўсталявалася, здаецца, добрая камунікацыя і абсалютны давер, што падуладна не кожнай здымачнай групе (а здымачную групу тут увасабліла ўласна Нэла Васілеўская — рэжысёр, апэратар, мантажёр і гэтак далей). «Кухня» і спосабы дасягнення гэтага эфекту нас цікавіць мала, затое цікавіць вынік — глядач можа убачыць вельмі канральныя, прыватныя, шчымыя і, нарэшце, шчырыя моманты.

Жанчына звольнілася з працы, закінула свае заняткі, адмовілася ад рознага кшталту магчымасцяў, каб кожны дзень суправаджаць жыццё слабага бацькі. Брат з сям'ёй наведваецца, дае парадзі і здымае. Галоўная геранія да таты і з любоўю, і пасварыцца часам, а сама стомленая і з адной марай — з'ехаць на востраў з пальмамі і пажыць там некаторы час адной і ў цішыні. Хутар, прыватны дом, антураж унутры хаты, дыялектная мова, непасрэднае галоўнай гераніі — усё перадае саеасаблівы каларыт беларускага жыцця ў глыбіню. А тут яшчэ такія драмы.

«Тата» становіцца дакументальным фільмам-канстатацыяй, які ў большай ці меншай ступені датычыцца ці будзе датычыцца кожнага.

У прыватнасці, створаную ў рамках вучэбнага курса дакументальную карціну «Тата». «Татачка» галоўная геранія —

пэрад камерай ці назіраючым (звычайна кінажурналісты і рознага кшталту каментатары наадварот імкнучыся пачыкаць і скараціць хронаметраж), тут з лішкам хапае інтымнасці — рэжысёр падышла да герояў вельмі блізка, не тое каб незаўважна, але відаць, што камеры тут дэварыюць. У выніку паміж аўтарам і героямі ўсталявалася, здаецца, добрая камунікацыя і абсалютны давер, што падуладна не кожнай здымачнай групе (а здымачную групу тут увасабліла ўласна Нэла Васілеўская — рэжысёр, апэратар, мантажёр і гэтак далей). «Кухня» і спосабы дасягнення гэтага эфекту нас цікавіць мала, затое цікавіць вынік — глядач можа убачыць вельмі канральныя, прыватныя, шчымыя і, нарэшце, шчырыя моманты.

Жанчына звольнілася з працы, закінула свае заняткі, адмовілася ад рознага кшталту магчымасцяў, каб кожны дзень суправаджаць жыццё слабага бацькі.

Вядома, у першую чаргу гэта датычыцца стасункаў галоўнай гераніі са сваім бацькам — яна можа злавачка, сварыцца, вымаўляць нецэнзурныя словы і ў выглядзе не вельмі, так бы мовіць, прывабна (у сэнсе, не так, як мы звычайна «падбіраемся»

жыццё слабага бацькі. Брат з сям'ёй наведваецца, дае парадзі і здымае. Галоўная геранія да таты і з любоўю, і пасварыцца часам, а сама стомленая і з адной марай — з'ехаць на востраў з пальмамі і пажыць там некаторы час адной і ў цішыні. Хутар, прыватны дом, антураж унутры хаты, дыялектная мова, непасрэднае галоўнай гераніі — усё перадае саеасаблівы каларыт беларускага жыцця ў глыбіню. А тут яшчэ такія драмы.

Запашалынік

ГУЛЯЕМ ПА-НАРОДНАМУ!

Хор з 1000 чалавек, 48 пар, што выканаюць народныя танцы, адразу тры фестывалі на Аўгустоўскім канале — гэта толькі невялікая частка з таго, што можна будзе убачыць і пачуць гэтым летам на фестывальных пляцоўках нашай краіны.

Як раскажаў намеснік міністра культуры Васіль ЧЭРНІК, фестываль беларускай светы пройдзе ў Мінску 7—10 верасня. Ужо атрыманая інфармацыя аб усіх беларускіх дзясянах, якія афіцыйна зарэгістраваны пры пасольствах Беларусі за мяжой — у хуткім часе ім будзе расаслана запрашэнні. Усяго чакаецца каля 300 удзельнікаў фестывалю. Урачыстае адкрыццё адбудзецца 7 верасня на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. На свята плянуецца запраسیць артыстаў — урадженцаў Беларусі, якія сёння вядомыя ў свеце. У наступныя дні фестывалю прадставіць беларускі дзясянары будучы выступіць з канцэртамі ў мястэчках і раённых цэнтрах. У гэтыя ж дні ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі з яго фонду прадставіць работы беларускай замежжы.

Начальнік аддзела культуры галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкома Галіна БАРКЕВІЧ адзначыла: «У нас праходзіць 10 міжнародных і адзін рэспубліканскі фестываль. Аматырская творчасць — п'яць міжнародных і адзін рэспубліканскі — у іх прымаюць удзел вельмі адметныя творчыя калектывы. 20—21 мая ў Дуброўне сябе пакажуць усе жыхары і прадпрыемствы: прыйдуць конкурсы на найлепшы падворак і конкурс народнай творчасці. У конкурсе глінянай свістулькі «Салавейка» прымуць удзел майстры з усёй краіны, а ў конкурсе лыжкі «Дубровачка» з намі паспаборнічаюць і жыхары замежжы. На конкурс-свята «Дыван дружбы» кожны калектыў, які выступае, прывозіць частку сваёй краіны на вышываным кавалку тканіны. 27—28 мая падчас фестывалю «Браслаўскія зарнічкі» праводзіцца конкурс харавых калектываў. Сёлета хор з тысячы чалавек з Віцебскай вобласці праспявае пяць агупільных твораў — для нас гэта вялікае дасягненне. У гэты ж час ладзіцца сярэднявечны фест «Меч Брачыслава» — там і здыбка агню, і рыцарскія турніры, і старадаўнія танцы XIV і XVI стагоддзяў, рабмёсты і ежа, урачыстае шэсце.



Танцоры ансамбля «Харошкі» заўтра можна будзе убачыць у Мінску.

Турнір беларускіх бытавых танцаў, які раней адбываўся падчас «Браслаўскіх зарнічкі», цяпер будзе праходзіць на пляцоўках «Славянскага базару ў Віцебску». Летась падчас гэтага спаборніцтва 48 пар танцавалі 7 беларускіх танцаў (на выбіццё, калі застаюцца лепшыя). Танцоры з усёй рэгіёна танцавалі ў рэканструяваных касцюмах сваёй мясцовасці.

«Гродзенская вобласць уваходзіць у бязьвязваючую зону, таму ўзаемадзеянне паміж адметнымі фестывалімі і турыстычнымі фірмамі ў нас наладжана належным чынам, — раскажала дырэктар Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтры народнай творчасці Ірына ДЗЕМ'ЯНЧУК. — На Аўгустоўскім канале ў нас праходзіць тры вялікія фестывалі, куды з задавальненнем едуць наведвальнікі. Гэта месца па праве стала брэндам вобласці.

Ужо заўтра ў сталіцы, на тэрыторыі Верхняга горада, пройдзе свята беларускай культуры «Вытокі». На галоўнай сцэнічнай пляцоўцы на плошчы Свабоды выступіць найлепшыя калектывы краіны — народны ансамбль «Вязінка», ансамбль народнай песні «Церніца», Дзяржаўны ансамбль танца. На сцэне карэтанга падворка прыйдуць майстар-класы, прагучаць народныя жаночыя вясновыя і мужчынскія, застольныя беларускія песні. На вуліцах Верхняга горада размесціцца больш за 200 майстроў народнай творчасці і рамеснікаў. Яны прэзентуюць практычна ўсе віды традыцыйных і сучасных нацыянальных рабмёстаў. Будзе прадстаўлена і беларуская нацыянальная кухня. Завершыцца свята выступленнем ансамбля «Харошкі».

Поўны спіс фестывалю ўсіх абласцей з датамі і месцамі правядзення ў хуткім часе можна будзе знайсці на сайце Міністэрства культуры Беларусі.

Ірына ШЧАРБАЧЭВІЧ
nina@vziazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка в частную собственность гражданам для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона — Жемчужинский сельский исполнительный комитет Барановичского района Брестской области

№ п/п	Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер участка	Характеристика инженерных коммуникаций	Площадь земельного участка, га	Назначение участка	Начальная цена объекта, руб.	Сумма задатка, руб.	Расходы по формированию и регистрации земельного участка и проведению аукциона, руб.
1	Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, Жемчужинский с/с аг. Жемчужный, ул. Фабричная, 8, кадастровый номер 120481503601000537	Участок свободен от застройки. Рядом водопровод, газопровод, линия электропередачи, асфальтированный подъезд, 200 м до озера и леса	0,1637 га	для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	6176,79	617,68	1610,51 + расходы на размещение информации в СМИ

- Аукцион состоится 29 мая 2017 года в 15.00 в здании Барановичского райисполкома по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 79, библиотека райисполкома.
- Условия аукциона:
 - наличие не менее двух участников.
 - Продажа земельного участка производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь или приравненным к постоянно проживающим, в соответствии с законодательством.
 - Шаг аукциона к начальной цене земельного участка — 10%.
 - Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в комиссию по проведению аукциона заявление, к заявлению прилагают:
 - заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) на внесение задатка;
 - копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица;
 - доверенность, удостоверяющую нотариально, если в аукционе участвует представитель физического лица.
 - При подаче документов на участие в аукционе граждане, представляющие граждан предельную паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
 - Сумма задатка перечисляется до 25 мая 2017 года
- Победитель аукциона обязан:
 - оплатить в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка стоимость объекта продажи и затраты, связанные с подготовкой и проведением аукциона, по оформлению государственной регистрации создания нового земельного участка, а также затраты, связанные с размещением извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.
 - Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.
 - Каждый четверг недели после опубликования настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссии по телефону: (8-01616) 431635, 430136.
- Продажа земельных участков производится без извещения цели целевого назначения.
- Завлечение на участие в аукционе принимаются расходы по формированию и регистрации земельного участка и затраты на подготовку и проведение аукциона: внести плату за земельный участок, не позднее 12 дней после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка и затраты на подготовку и проведение аукциона: внести плату за земельный участок, не позднее 12 дней после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка произвести регистрацию права частной собственности на земельный участок, подписать соглашение с Жемчужинским сельским исполкомом о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома

Унитарное страховое предприятие «Белвншстрах»
Открытое акционерное общество «Белвншэкономбанк»
E-mail: info@bvs.by, www.bvs.by, тел.: 209-24-16 факс: 209-25-65

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2017 года

Table with columns: Активы, Код строки, на 1 января 2017 года, на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2017 года. Includes sections for I. Долгосрочные активы, II. Краткосрочные активы, III. Собственный капитал.

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСИМЫМ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ (continued)

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ (continued)

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ (continued)

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, за январь-декабрь 2016 года, за январь-декабрь 2017 года. Section: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ (continued)

белагропромбанк
традиции будущего
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2017 г. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагропромбанк»

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечаний, 2017 год, 2016 год. Includes sections for АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – март 2017 года
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белагропромбанк»

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечаний, 2017 год, 2016 год. Includes sections for ПРОЦЕННЫЕ ДОХОДЫ, ПРОЦЕННЫЕ РАСХОДЫ, ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ.

И. о. Председателя Правления П.Е. Васильевич
Главный бухгалтер М.А. Шаповалова
Дата подписания «6» апреля 2017 г.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности №12 от 13 января 2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100693551.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже государственного имущества
05 июня 2017 года в 11.30 проводится аукцион по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Колтовца М.П., 14 (2-й этаж, музей).

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурс) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2013 г. №609.

Задаток перечисляется на расчетный счет учреждения здравоохранения «Мозырская городская больница» №3604423007149 в Центр банковских услуг №308 ОАО «Белвншэкономбанк» г. Мозырь, БИК 153001739, УНП 400083094 по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Колтовца М.П., 14, УЗ «Мозырская городская больница», приемная, с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.

Для участия в аукционе представляются: заявление на участие в аукционе по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность. Заявителем (его представителем) при подаче документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, предоставляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством).

Победитель аукциона (президент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона внести плату (каждой платы в случае предоставления расщипки) за право заключения договора аренды земельного участка (если она оговорена в протоколе); в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона внести сумму задатка за право заключения договора аренды земельного участка; в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона внести сумму задатка за право заключения договора аренды земельного участка; в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона внести сумму задатка за право заключения договора аренды земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть предоставлена расписка оплаты недвижимого имущества и права заключения договора аренды земельного участка. Учреждение здравоохранения «Мозырская городская больница»

Бухгалтерская отчетность УСП «Белвншстрах» в полном объеме размещена на интернет-сайте по адресу: http://bvs.by/about/obscajainform

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности Унитарного страхового предприятия «Белвншэкономбанк» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности. Руководитель УСП «Белвншэкономбанк» несет ответственность за составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацией системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности УСП «Белвншэкономбанк» в течение отчетного периода.

Выполнение аудиторских процедур осуществляется на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий, а также для подтверждения значения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля УСП «Белвншэкономбанк», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования системы внутреннего контроля.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность УСП «Белвншэкономбанк» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение УСП «Белвншэкономбанк» на 31.12.2016 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения УСП «Белвншэкономбанк» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ. Аудиторская отчетность УСП «Белвншэкономбанк» за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно был проведен аудит – индивидуальным предпринимателем Ткач С.И., аудиторское заключение которой датировано 26 февраля 2016 г. и содержит аудиторское мнение без оговорок.

Директор Частного предприятия «Аудит-конто» Галапович А.Г. Аудитор, возглавлявший аудит Кривошеев А.В. Дата подписания аудиторского заключения: 26 февраля 2017 г.

Table with columns: Организация, Открытое акционерное общество «Агролизинг», Учетный номер платежщика, Вид экономической деятельности, Организационно-правовая форма, Орган управления, Единица измерения, Адрес, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года, Активы, Код строки, на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2017 года. Includes sections for I. Долгосрочные активы, II. Краткосрочные активы, III. Собственный капитал.

Центр Промышленной Оценки

Организация аукционов, Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продать ОАО «Гомельрыбхоз», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, пер. Севастопольский 1-й, 53

Инвентарный номер, Наименование, Назначение, Общая площадь

350/C-163612 Здание механизированной мойки здание специализированное автомобильного транспорта 127,3

350/C-163639 КПП с смотровой ямой сооружение нежилое 50,2

350/C-163641 Навес со смотровой ямой (мехмойка) сооружение специализированное водозаборное 76 (смот. яма)

350/C-170152 Очистные замкнутых и линейных вод сооружение специализированное водозаборного назначения 53,2

350/C-170155 Дорожное покрытие сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства -

350/C-170153 Забор Сооружение неустановленного назначения 386 м

Составные части и принадлежности: четыре ограждения, ворота

750/C-163618 Тепловая сеть сооружение специализированное энергетическое 148,9 м

Составные части и принадлежности: каналы, две опоры, колодезь (1 шт.)

350/C-163611 Производственный водопровод сооружение специализированное водозаборного назначения 213,3 м

Составные части и принадлежности: два трубопровода напорных, колодезь, камера (2 шт.)

350/C-163609 Дождевая канализация сооружение специализированное водозаборного назначения 234,3 м

Составные части и принадлежности: четыре трубопровода безнапорных, колодезь, камера (13 шт.), дождеприемник

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8899 га на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановленного назначения. Грачевский – водозаборный пункт об. изв. изв. земель. затраты на организацию аукциона

Начальная цена с НДС 20% – 307 584 руб. 00 коп. (снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с 3012343260010 в Дирекции «ОАО Белвншэкономбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получать платежи – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условьях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предупреждаем извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 30.03.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 25.05.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 25.05.2017 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by; E-mail: auction@cpo.by

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2017 г.

Информация о дивидендах и акциях:

Table with columns: Показатель, Единица измерения, За отчетный период, За аналогичный период прошлого года. Includes sections for Доля государства в уставном фонде эмитента, Количество акционеров, Выплата дивидендов.

Table with columns: Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налог) первого типа, рублей, 0,00, 0,00. Includes sections for Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налог) второго типа, рублей, 0,00, 0,00.

Table with columns: Основные виды продукции или видов деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, рублей, 120,00, 100,00. Includes sections for Дата проведения годового общего собрания акционеров, Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения.

У цэнтры дзяржаўнай палітыкі

АБАРАННЯМ ЯКАСЦІ ЖЫЦЦЯ

Надзвычай прафесійна, комплексна і прынцыпова ажыццяўляюць кантроль за належным узроўнем прадукцыі, тавараў і паслуг, якія мы спажываем, органы стандартызацыі краіны. «Звязда» рэгулярна расказвае пра дзейнасць гэтага фарпоста якасці жыцця. Сёння знаёмім вас з Калінкавіцкім цэнтрам стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі. З яго дырэктарам Уладзімірам Ярацам гутарыць карэспандэнт «Звязды».

— Ведаеце, што звяртае на сябе ўвагу ў рабоце вашага цэнтра, Уладзімір Ярацавіч? Ён адказвае за дзейнасць дзесяці раёнаў Гомельскай вобласці, сярод вашых дзелавых партнёраў такія буйніны і праслаўленыя калектывы, як Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, акцыянерныя таварыствы «Мазырсьоль», «Гомельтранс-нафта», «Калінкавіцкі мясакамбінат» — спіс надзвычай вялікі. І ў той жа час вы актыўна працуеце з суб'ектамі гаспадарання Брэсцкай, Магілёўскай і Мінскай абласцей. Нічым іншым, як высокай рэпутацыяй цэнтра, гэты факт не растлумачыць.

— Супраць такой ацэнкі пярэчыць не буду, скажу толькі, што нашы спецыялісты шмат працуюць, каб умацоўваць рэпутацыю нашай краіны. Заяўкі на правядзенне выпрабаванняў, пацвярджэнне адпаведнасці, аказанне метралагічных паслуг паступаюць з чатырох абласцей пастаянна. Каб адпавядаць сённяшняму дню, РУП «Калінкавіцкі ЦСМС» інтэнсіўна развіваецца, асвойвае новыя кірункі дзейнасці. І што, на мой погляд, важна: мы пастаянна вывучаем запатрабаваныя арганізацыйныя казачкі. Без чаго не даб'ешся разнастайнасці паслуг, павышэння іх якасці, а значыць, не паспрыяеш развіццю рэальнага сектара эканомікі рэгіёна. Па сутнасці ён, канешне, сельскагаспадарчы, але глядзіце, колькі тут буйных прамысловых прадпрыемстваў. Акрамя таго, што вы назвалі, яшчэ РУП «Беларуснафта-Гомельабнафта-прадукт», хлебазаводы, малочныя камбінаты і іншыя. Усе яны займаюць устойлівае становішча на ўнутраным рынку, а многія — і на знешнім, чаму трэба адпавядаць. Гэта накладае пэўныя абавязкі і на нас. Дапамогай сваім партнёрам дабіцца такога ўзроўню канкурэнтаздольнасці, які дазваляе адчуваць сябе ўпэўнена — і дома, і ў Еўропе.

— Як паказвае аналіз работы цэнтра, значную падтрымку арганізацыям рэгіёна аказваюць спецыялісты аддзела сертыфікацыі.

— Гэта тлумачыцца тым, што сёння прадпрыемствам недастаткова проста выконваць стандарты на выпущаную прадукцыю. Умовы паспеху з'яўляюцца ўкрапанне эфектыўныя сістэмы менеджменту якасці, што забяспечвае ўладальніку сертыфіката неабходны ўзровень доверу на ўнутраным і міжнародным рынках і дае перавагі пры ўдзеле ў тэндарах, атрыманні субапрадаў, дзяржаўных заказаў.



Дырэктар цэнтра Уладзімір ЯРАЦ.



Вядучы інжынер Аляксандра МАНАГАРАВА праводзіць выпрабаванні па вызначэнні солі цыяніду ў харчовай прадукцыі.



Інжынер Алена ГРАВАВА занята радыяцыйным кантролем пітной вады.



Інжынер-метралаг Мікалай РУДЗІНОК павярае дазатары піпетачныя.

Калі прывесці статыстыку, то спецыялістамі цэнтра ў 2016 годзе сертыфікаваны: — 40 сістэм менеджменту якасці па СТБ ISO 9001 (унітарнае прадпрыемства «Калінкавіцкі малочны камбінат», СААТ «Бельсёр», КСУП «Саўгас-камбінат «Зара» і іншыя); — 12 сістэм менеджменту бяспекі харчовых прадуктаў на аснове аналізу небяспекі і крытычных кантрольных кропак па СТБ 1470 (Калінкавіцкі хлебазавод, ЗАТ «Партнёр ІК», ААТ «Чырвоны Мазыранін» і гэтак далей); — 9 сістэм кіравання аховой працы па СТБ 18001 (дзяржаўнае прадпрыемства «Калінкавіцкі мэблевы камбінат», КУП «Камунальнік Калінкавіцкі» і іншыя).

Вы разумееце, колькі работы стаіць за гэтымі лічбамі. У рамках выканання мінулага года даручэння Прэзідэнта Беларусі быў распрацаваны і зацверджаны Комплекс мер на 2016—2020 гады па стымуляванні ўкаранення ў эканоміку краіны перадавых метады і найноўшых міжнародных сістэм кіравання якасцю. Адным з мерапрыем-

стваў Комплексу мер з'яўляецца прымяненне айчынных прадпрыемствамі палажэнняў сучасных стандартаў і сістэм менеджменту якасці, прынятых у Рэспубліцы Беларусь у якасці дзяржаўных стандартаў, у тым ліку ўкараненне патрабаванняў новай версіі стандарту СТБ ISO 9001:2015 «Сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні», уведзенага ў дзеянне з 1 сакавіка 2016 года. Эксперты-аўдытары цэнтра актыўна праводзяць работу па ўкараненні новага стандарту на прадпрыемствах рэгіёна, а таксама гатовы аказаць метадычную дапамогу арганізацыям па выкананні мерапрыемстваў Комплексу мер, па пытаннях распрацоўкі і ўкаранення сістэм менеджменту.

— Зараз усё больш прадукцыі, з якой вытворцы выходзяць на рынкі, трапляе пад сферу дзейнасці тэхнічных рэгламентаў Еўразійскага эканамічнага саюза (ТР ЕАЭС (ТР МС)).

— У сувязі з чым для больш поўнага і якаснага аслугоўвання арганізацый рэгіёна спецыялістамі аддзела сертыфікацыі і вы-

прабаванняў асвоеныя работы па правядзенні выпрабаванняў і пацвярджэнні адпаведнасці прадукцыі менавіта патрабаванням ТР ЕАЭС (ТР МС). Абодва нашы аддзелы ўнесены ў Адзіны рэестр органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторыяў (цэнтраў) Мытнага саюза, якія маюць на гэта права. Звяртаю ўвагу: выпрабаванні прадукцыі ў нас даюць магчымасць бесперашкоднага ўвабачэння на тэрыторыі краін-удзельніц Еўразійскага эканамічнага саюза без дадатковых працэдур пацвярджэння адпаведнасці.

У апошні час з'явіўся вельмі цікавы кірунак дзейнасці: спецыялісты цэнтра вядуць актыўную работу па арганізацыі разгляду праектаў міждзяржаўных стандартаў і прыцягненні ў гэты працэс максімальнай колькасці зацікаўленых прадпрыемстваў рэгіёна. Пры разгляду праектаў міждзяржаўных стандартаў уключаем інтарэсы нацыянальнай эканомікі. Такім чынам, нашым суб'ектам гаспадарання прадстаўляецца магчымасць паўплываць на фарміраванне міждзяржаўных стандартаў.

— У ранг дзяржаўнай палітыкі ў нашай краіне ўведзены пытанні якасці і бяспекі харчовых прадуктаў...

— У гэтым кірунку вельмі ў шырокім спектры працуе аддзел выпрабаванняў. Харчовая прадукцыя і сыравіна дасканала правяраюцца па арганалептычных, фізіка-хімічных паказчыках, на ўтрыманне соліў цяжкіх металаў, пестыцыдаў, мікатаксаінаў, антыбіётыкаў, нітрафуранаў, радыенуклідаў. Рабіць гэта дазваляе сучасная матэрыяльная база. Два газавыя хромаграфы акрамя ўсяго іншага не прапускаюць на спажывецкі рынак фальсіфікаваную малочную прадукцыю, а вадкасны хромаграф — сінтэтычныя фарбавальнікі, кансерванты, нітразаміны і гэтак далей. Для вызначэння соліў цяжкіх металаў у мінулым годзе набылі высокадакладны атамна-абсарбцыйны спектрафотометр «ContraA700». На 2017 год запланавана набыццё аналізатара ртуті. З дапамогай сучаснага абсталявання ажыццяўляецца і радыяцыйны кантроль, які праводзіць як спецыялісты аддзела выпрабаванняў, так і пасты радыяцыйнага кантролю нашага рэгіёна.

Тут мы пераходзім да задач, якія выконвае аддзел метралогіі, — павярка, рамонт сродкаў вымярэння, атэстацыя выпрабавальнага абсталявання. Прадпрыемствы рэальнага сектара сёння актыўна асвойваюць новыя тэхналогіі, і без дакладных вымярэнняў не абыйдзецца. Штогод у аддзел метралогіі набываем сучасныя рабочыя эталоны, патрэбныя для пашырэння сферы дзейнасці аддзела і мадэрнізацыі рабочых месцаў, тым больш што асвойваюцца новыя віды работ. Ужо сёлета набылі стэнд для павяркі/каліброўкі дазатараў піпетачных для дазважвання дакладных аб'ёмаў вадкасці ў лабараторыях медыцынскіх устаноў, фармацэўтычнай галіны, прамысловых прадпрыемстваў і гэтак далей. А вымяральнік хуткасці транспартных сродкаў «БНАР» дазваляе метралагам павяраць аўтамабільныя спідометры.

Новыя патрабаванні да гэтага кірунку нашай дзейнасці змяшчае распрацаваная Дзяржстандартам РБ Канцэпцыя развіцця дзяржаўнай метралагічнай службы да 2020 года. Яе рэалізацыя забяспечыць павышэнне эфектыўнасці службы, у тым ліку ў сферы заканадаўчай метралогіі.

— Народная мудрасць сцвярджае: калі прайнфармаваны, то ўзброены. Што робіцца ў гэтым кірунку?

— Варта напачатку сказаць, што ў цэнтры сфарміраваны салідны фонд тэхнічных нарматыўных прававых актаў (ТНПА), ён утрымлівае больш за 15 тысяч адзінак дакументаў — як на папярывых, так і электронных носіях, і ўсім гэтым багачам моццу шырока карыстацца і карыстаюцца спецыялісты прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёна.

Каб свесна і асцярожна аб масіве дакументаў наогул і новых паступленнях у фонд, на базе цэнтра праводзім на рэгулярнай аснове семінары, круглыя сталы, дні адкрытых дзвярэй. Карысную інфармацыю размяшчаем на сваім сайце і ў мясцовым друку. Дзейнічае і прамая тэлефонная лінія з кіраўніцтвам цэнтра. У нашым арсенале — дзелавыя сустрэчы з прадстаўнікамі

выканаўчай улады, падатковых інспекцый раёнаў, прадстаўнікамі рынкаў і індывідуальных прадпрыемстваў.

Вельмі вялікі, а магчыма нават галоўны аб'ём работ выконваецца пры наведванні шматлікіх арганізацый — па аказанні метадычнай дапамогі ў пытаннях пацвярджэння адпаведнасці прадукцыі і паслуг, распрацоўкі і ўкаранення сістэм менеджменту. Апошнія сёння не толькі на слыху, а павінна быць стрыжнем усёй работы ў любым працоўным калектыве. Бо ў сучасных умовах якасць тавараў і паслуг стала вышэйшым фактарам канкурэнтаздольнасці як асобна ўзятага калектыву, так і эканомікі краіны.

«Свае перспектывы звязваем з развіццём новых кірункаў у рабоце, пашырэннем сферы дзейнасці, мадэрнізацыяй вытворчасці».

Такую вось ідэалогію мы нясем у калектыве і сустракаем там разуменне.

Лічым, што важна таксама распаўсюдзіць вопыт перадавых калектываў, садзейнічаць шырокаму ўдзелу ў рэспубліканскіх і рэгіянальных конкурсах у галіне якасці. Усім нам выпадкова нашых прадстаўніц пастаянна запрашаюць у склад камісіі конкурсу «Найлепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» па Гомельскай вобласці — яны як ніхто іншы ведаюць моцныя і слабыя бакі прадукцыі мясцовых прадпрыемстваў. Дарчы, з году ў год айчынная прадукцыя становіцца больш канкурэнтаздольнай па ўсім параметрах і прыцягальнай для карыстальнікаў па сваім дызайне. Да такіх вынікаў мы ідзем разам з вытворцамі.

У пацвярджэнне скажу, што па выніках рэспубліканскага конкурсу «Найлепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» 2016 года пераможцамі ў розных намінацыях сталі тавары акцыянерных таварыстваў «Беларуськабель», «Мазырсьоль», «Калінкавіцкі мясакамбінат», «Чырвоны Мазыранін», «Тураўскі малочны камбінат», унітарнага прадпрыемства «Калінкавіцкі малочны камбінат», дзяржаўнага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты».

Пастаўленыя задачы рэальна вырашаюць у дружным, прафесійным калектыве. Усяго адна лічба: 82% нашых спецыялістаў маюць вышэйшую адукацыю. Многія працуюць па 10, а некаторыя і па 25 гадоў. Шмат працоўных дынастыяў, дзеці прыходзяць на змену бацькам, што лепш за ўсё сведчыць пра пазітыўную, добрабрычлівую атмасферу ў калектыве. І такі калектывы заўсёды мае будучыню. Свае перспектывы мы звязваем з развіццём новых кірункаў у рабоце, пашырэннем сферы дзейнасці, мадэрнізацыяй вытворчасці.

Акцэнт будзе зроблены на выкананні мерапрыемстваў Комплексу мер на 2016—2020 гады па стымуляванні ўкаранення ў эканоміку краіны перадавых метады і сучасных міжнародных сістэм кіравання якасцю.

Гутарыў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. Здымкі прадастаўлены цэнтрам. УНП 400014825

К @ нтыненты



У Пекіне завяршаецца падрыхтоўка да майскага саміту, прысвечанага рэалізацыі глабальнага праекта «Адзін пояс, адзін шлях». На яго з'едуцца лідары амаль трох дзясяткаў краін. Усяго ж у форуме будучы ўдзельнічаць прадстаўнікі 110 дзяржаў. Найбуйнейшыя сусветны дыпламатычны саміт 2017 года пройдзе ў кітайскай сталіцы 14—15 мая. Чым так прывабны «Адзін пояс, адзін шлях»?

СПРАВА НА \$20 ТРЛН

Старшыня КНР Сі Цзіньпін упершыню выклаў бачанне «Пояса і шляху» восенню 2013 года, прапанаваўшы міжнароднай супольнасці сумесна працаваць над маштабнай праграмай інфраструктурнага абнаўлення на прасторы ад Пекіна да Лісабона. Характэрна, што поясам былі названы сухопутныя напрамкі з Паўднёвай Еўропы, а шляхам — маршруты па моры. Вядома, матывацыя Кітая з-за сусветнага ўвагі. На працягу пяці гадоў чагавой гісторыі Сярэдняй дзяржава канцэнтравалася на ўнутраных справах і ўзаемадзеянні з наваколным светам выключна па неабходнасці. Аднак за апошнія трыццаць гадоў карціна кардынальна змянілася: КНР стала «фабрыкай свету» (25% сусветнай прамысловай вытворчасці і 14% сусветнага экспарту), асноўным пакупніком сыравінных тавараў і назапасіла найбуйнейшы ў свеце фінансавы капітал (актыўны банкаўскай сістэмы Кітая дасягнулі 33 трлн долараў — удвая больш, чым у ЗША, і ў 25 разоў больш, чым у Расіі). Увесь час, пакуль адбываўся кітайскі эканамічны суд, не спынялася самая вялікая ў гісторыі чалавечства будоўля. Напрыклад, толькі за мінулы год інвестыцыі ў асноўны капітал у Кітаі склалі 9 трлн долараў.

Па афіцыйных звестках КНР, ініцыятыва «Пояс і шлях» (сучасны варыянт легендарнага старажытнага Шаўковага шляху) ахвіляе большую частку Еўразіі, а таксама часткова Афрыку, Акіянію, шэраг іншых сусветных макарэгіёнаў, злучаючы краіны, якія развіваюцца, у тым ліку новыя эканомікі, і развітыя краіны. На тэрыторыі мега-

праекта сканцэнтраваны багатыя запасы рэсурсаў, пражывае каля 70 працэнтаў насельніцтва планеты, а мяркуючы эканамічны маштаб адпавядае ў астранамічную суму — больш чым 20 трлн долараў. Зараз актыўна ідзе стварэнне двух маршрутаў: сухопутнага, у рамках якога прапанаваць пракасаць тры транспартныя калідоры (паўночны — праз Казахстан, Расію і Беларусь, цэнтральны — праз Цэнтральную Азію і Блізкі Усход, а таксама паўднёвы — праз Паўднёва-Усходнюю і Паўднёвую Азію), і марскога — праз Паўднёва-Кітайскае мора, Індыйскі акіян, Чырвонае і Міжземнае моры. Кітай плануе інвеставаць у краіны, якія далучацца да глабальнага праекта, 4 трлн долараў, заявіў член Пастаяннага камітэта Палітбюро



ДРАЙВЕР СУСВЕТНАЙ ЭКАНОМІКІ

Паводле статыстыкі, якую прыводзіць «Жэньмінь жыбаа» анлайн», за першы квартал гэтага года знешнегандлёвы абарот паміж Кітаем і краінамі, якія знаходзяцца ўздоўж «Аднаго пояса, аднаго шляху», склаў больш чым 240 млрд долараў. Адметна, што гэтая заўважная лічба на 26,2% большая ў параўнанні з аналагічным перыядам летас. «Большасць людзей сочаць за інвестыцыйнымі магчымасцямі, аднак насамрэч не варта недаацэньваць значнасць гэтай глабальнай ініцыятывы для развіцця знешняга гандлю», — заявіў малады навуковы супрацоўнік Інстытута сусветнай эка-



номікі і палітыкі кітайскай акадэміі грамадскіх навук Ван Біцзюнь. Паводле звестак Міністэрства камерцый КНР, інвестыцыйнае супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ўздоўж «Аднаго пояса, аднаго шляху» увесь час развіваецца. У першым квартале гэтага года кітайскія прадпрыемствы павялічылі адпаведныя прамыя інвестыцыі ў 43 краіны, агульны аб'ём капіталаўкладанняў такога тыпу склаў \$2 млрд 950 млн. Глобальная ініцыятыва стала новай кропкай росту кітайскай і сусветнай эканомікі ідзе даволі павольна. Ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях», сапраўды, адыграе важную ролю ў аднаўленні сусветнай эканомікі, фінансавай глабалізацыі, а таксама ў развіцці кожна-

сельскагаспадарчай сферы. «Адзін пояс, адзін шлях» падобны да лініі, якая аб'ядноўвае больш за 20 краін Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі (АСЕАН), палову дзяржаў Афрыканскага саюза (АС), а таксама Лігу арабскіх дзяржаў (ЛАД) і Еўрапейскі саюз (ЕС). У гэтых краінах шматлікія кітайскія прадпрыемствы, асабліва прыватныя, дабіліся вялікага поспеху па выхадзе на міжнародны рынак. Вэй Цзяньго таксама адзначае, што павышэнне ўзроўню і пашырэнне сфер супрацоўніцтва дазваляюць Кітаю і краінам уздоўж «Аднаго пояса, аднаго шляху» развіваць больш шырокае ўзаемадзеянне. На фоне павольнага аднаўлення сусветнай эканомікі ад наступстваў глабальнага фінансаво-эканамічнага крызісу сусветнай су-

польнасці варта знайсці новую мадэль ўзаемадзеяння і стварыць новыя мехтаны эканамічнага развіцця.

СТРАТЭГІЧНЫ ХАБ

«Адзін пояс, адзін шлях» на гэты момант найбольш важны ўклад Кітая ў развіццё планеты», — заявіў міністр замежных спраў КНР Ван І. Кітайская ініцыятыва можа разглядацца ў якасці спробы Пекіна ўдзельнічаць у працэсе глабалізацыі, лічыць дырэктар Інстытута Далёкага Усходу РАН Сяргей Лузян. Ён таксама адзначае, што працэс развіцця класічнай амерыканскай версіі глабалізацыі 1990-х гадоў ужо спыніўся. «На сённяшні дзень ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях» — гэта абнаўленне працэсу абмену таварамі, паслугамі і капіталам», — адзначае эксперт. Лу-



з'янін нагадаў, што старшыня КНР Сі Цзіньпін падчас свайго выступлення на форуме ў Давосе ў студзені заявіў аб неабходнасці таго, каб краіны сумесна працувалі глабальнае развіццё. «І працэс спалучэння Еўразійскага эканамічнага саюза і эканамічнага пояса Шаўковага шляху — гэта адзін з лакальных варыянтаў праасвоўвання супрацоўніцтва, глабальнага развіцця. «Адзін пояс, адзін шлях» — гэта не толькі інфраструктурны, транспартны калідор, але ў больш шырокім кантэксце гэта і сумеснае развіццё краіны, уцягнутых у гэты праект, і ў плане транспартных калідораў, і ў плане інвестыцыйнай, гуманітарнай, міжбанкаўскай і турыстычнай кааперацыі», — дадаў аналітык. Ён падкрэсліў, што на гэтым этапе «ўжо выразна праглядаюцца пяць-шэсць трэкаў у рамках гэтага кітайскага праекта».

Для Кітая і краін-удзельніц існуюць досыць сур'ёзныя праблемы, якія паўстаюць на шляху да рэалізацыі праекта — пачынаючы ад асабліва сур'ёзных ролей і клімату і заканчваючы карупцыяй, лакальнымі канфліктамі і ў тым ліку, некаторай падазранасцю ў дачыненні да сапраўдных мэтай Кітая пры рэалізацыі будаўніцтва. Велізарная колькасць лагістычных нонансаў, без уліку юрыдычных праблем і іншых падводных камяняў, робіць гэты праект надзвычай складанай задачай, і для яе вырашэння ўсе гэтыя цяжкасці і неперазумныя павінны быць паспяхова ратэаляваны. Як абвешчае старажытная кітайская прыказка: «Дарога ў тысячу лі пацянаецца з першага кроку».

Прыемна, што наша дзяржава адыграе заўважную ролю ў развіцці глабальнай ініцыятывы. Гаворка ідзе не толькі пра стварэнне Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка (які, між іншым, старшыня КНР Сі Цзіньпін назваў «жамчужынай Новага Шаўковага шляху»), а і пра транзітныя магчымасці ўвогуле. Як заўважыў прафесар інстытута сусветнай эканомікі і палітыкі Кітайскай акадэміі навук Сюе Лі, Кітай разглядае Беларусь як найважнейшы транспартны вузел, хаб (сухпутны порт) на шляху з Азіі ў Еўропу. Як вядома, Прэзідэнт Беларусі прыме ўдзел у прадстаўнічым міжнародным форуме «Адзін пояс, адзін шлях». Падчас гэтага візіту запланавана двухбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Сі Цзіньпінам. «Форум, у якім прыме ўдзел наш прэзідэнт, — гэта прыклад, каб збіраючы краіны, аднадукучы, якія падзяляюць агульны каштоўнасці, для таго каб абмеркаваць праблемы і знайсці рашэнне па выхадзе з тых цяжкасцяў, з якімі сутыкаецца сусветная супольнасць», — заявіў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у КНР Кірыл Руды ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенству «Сінхуа». Ён адзначае, што паколькі Беларусь знаходзіцца на скрыжаванні ў Еўропе і праз яе праходзіць шматлікія гандлёвыя шляхі, то наша краіна зацікаўлена ў перспектывах развіцця гэтага праекта. «Мы разлічваем, што ў ходзе гэтага візіту прасунецца шэраг прагматычных кірункаў нашага супрацоўніцтва з Кітаем», — адзначае прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў падчас сустрэчы са старшынёй Пастаяннага камітэта Усекаітайскага саюда народных прадстаўніцтваў Чжан Дзіцянем. Вядома, што для нашай краіны ўдзел у рэалізацыі ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях» будзе мець значны пясён. І насамрэч стане тым самым «поясам дабрабыту».

Захар БУРАК. burak@zviazda.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2017 года. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

Допля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 8 942 402 2 293 089. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА. Организатор торгов: государственное предприятие «Витебской областной центр маркетинга»... Проведение аукциона по продаже имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА. Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Таблица с 4 столбцами: Наименование, Назначение, Адрес, Номер документа.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

Страховая организация: ЗАО «СК «ЭРГО». Четный номер плательщика: 100367422. Адрес: г. Минск, ул. Пионерская, 2а.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2017 года. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛКАХ И УБЫТКАХ за январь—декабрь 2016 года. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛКАХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2016 года. Таблица с 4 столбцами: Наименование показателя, Код строки, За январь-декабрь 2016 года, За январь-декабрь 2015 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ по бухгалтерской отчетности РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» за 2016 год.

Аудиторское заключение независимых аудиторов по бухгалтерской отчетности «Страховая компания «Эрго» за 2016 год. Ответственность руководства за подготовку бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение независимых аудиторов по бухгалтерской отчетности «Страховая компания «Эрго» за 2016 год. Ответственность руководства за подготовку бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение независимых аудиторов по бухгалтерской отчетности «Страховая компания «Эрго» за 2016 год. Ответственность руководства за подготовку бухгалтерской отчетности.



САМА НЕ РАДА

Бабуля расказала ўнуку, як зусім маленькім вучыла яго гаварыць і хадзіць. Вадзімку чатыры з паловай гады, хлопчык увішы, непаседлівы. Другі раз бабуля паскардзілася: ад ягонага крыку і туалату ў вушах гудзе і ў вачах мільгаціць. На што хлопчык падбег да яе, абняў за шыю і, з хітрынкай заглянушы ў вочы, спытаў:

— Бабулечка, дык скажы папраўдзе, ты ўжо і сама не рада, што навучыла мяне гаварыць і бегаць?

БАЮСЯ ПЕНСІІ

Малая Юлечка кліка бабулю пагуляць з ёю ў цацкі. Тая адказвае, што не можа, бо часу няма. Дзяўчынка раптам кідае свае цацкі, садзіцца побач з бабуляй і з жахам кажа:

— Я так баюся пенсіі! Раніцай унучку ў садок адвядзі, а ў магазін схадзі, есці зрабі, посуд памый, парадак у кватэры навядзі, а потым яшчэ і шкарэтэтак навяжы... Нават з цацкамі пагуляць не будзе калі!



КАЛІ ЖЫЦЬ?

Маленькі Ромка ідзе з дзядулем з дзіцячага садка і раптам выпальвае:

— Дзедка, не хачу я хадзіць у садок, буду спакойна дома сядзець!
— Не, унучак, — усміхаецца стары, — спакойна не атрымаецца. У цябе яшчэ наперадзе школа — 11 гадоў, армія — 2 гады, універсітэт — 4 гады, праца каля 40 гадоў, а ўжо потым...

Хлопчык усхвалявана перабівае дзедка:
— Вой, дык а калі я тады буду жыць?!

Даслала Ірына КАРАЧУН, г. Баранавічы.



Няма гучнейшае актывы, Як цягнуце за хвост ката вы.

Успомні былое і ўсе акалічнасці: «Да лямпачкі» быў тады кошт электрычнасці.

А нашы надзеі на цуд не аслаблі.

Падаць духам, сябрук мой, не трэба: І ў забруджанай лужыне бачыцца неба.

Алесь КОРНЕЎ, г. Баранавічы.

Шукаў багацця і забаву — Згубіў гады. А што прыдаў?

О, колькі разоў павучалі нас граблі!



— Дай і мне хоць трохкі пагуляць! — кажа жонка мужу, які сядзіць за камп'ютарам.

— Май сумленне, даражэнька, — сур'ёзна адказвае жонка.

Начальнік і два яго супрацоўнікі пайшлі разам абедаць і знайшлі старую лямпу. Калі пацерлі яе, то з'явіўся джын і сказаў:

— Звычайна я выконваю тры жаданні, таму кожны з вас можа загадаць па адным.

— Дазвольце спачатку мне, — гаворыць першы супрацоўнік. — Я хачу зараз апынуцца на Багамах і загараць на цёплым пясочкі.

Бах! І ён кудысьці знік. — Я! Я наступны! — закрываю другі супрацоўнік. — Я хачу на Гаваі, у лепшую гасцінцу, якую там толькі можна знайсці.

Бах! І таксама знік. — Зараз твая чарга, — звяртаецца да начальніка джын. — Добра, я хачу, каб гэтыя два «курортнікі» былі на рабоце пасля абеда.

Мараль: заўсёды дай начальніку выказацца першым.


Нежак на вечарыне сустрэліся чалавек-пауук, чалавек-мурашка і жанчына-кошка.

«Я сабраў вас зусім невыпадкова!» — назначыў чалавек-пауук.

Пасля сямейнай сваркі муж атрымаў на тэлефон паведамленне ад жонкі: «Пайшла гуляць з тваёй крэдыткай. Ужо амаль даравала табе».

— Я хаваю цябе! — кажа ён. — І што, мне трэба расплакацца? — не разумее яна. — Ды хоць паспачуваць!..

Даслаў Канстанцін КАРНЯЛЮК, г. Віцебск.



У жыцці два этапы: спачатку не хапае розуму, а потым здароўя.

Некаторыя ўвесь час чакаюць свайго карабля, не разумеючы, што знаходзяцца на чыгуны.

Сёння ты на кані, а заўтра — сам конь.

Бяры ад жыцця ўсё, што трэба, а чаго нельга, бяры асцрожна.

Канстанцін КАРНЯЛЮК, г. Віцебск.

Добра мілы прытулак, Сена коціць і арэ, Пра каханне размаўляе... Толькі замуж не бяра.

Запляталі валасы Нашы маці ў дзве касы. Мы ж, нібы бабулечкі, Толькі круцім гулечкі.

Як жа тут не абуралца, Ды багата тут разгэ. Хлопцы хочучь цапавацца, А пасля — знаёміцца!

Ой, вясёлая гулянка, Ды багата тут разгэ. Абдурый мяне Іванка, А Міхась у жонкі ўзяў!

Ты — сыпучы беражок, А я — твая рэчка, Ты — чыгуныны мой гаршчок, А я — твая печка! Праспявала Людміла ЮШЫНА, г. Гомель.

Цімох дзясятка семы размяняў, Шчасліва жыў і не хварэў ніколі.

Ды тут, нібы пабытаў чорт: прыдбаў На красавік пучэўку ў санаторый. Рашэнне гэткае Цімох прыняў, Паслухаўшы суседа Мікалая, Які нядаўна сам адпачываў і толькі што вярнуўся з таго раю.

Вучыў: «Не бойся раскрываць свой рот, На танцах борзда варушы нагамі. Жанчыны, нібы мухі на той мёд, Да смелых кавалераў ліпнуць самі».

Вось наш герой адпачывае У здраўніцы, што ля крыніцы. Ён і фіртуе, і спявае — Не ліпнуць штоосьці маладзіцы! Здаровы дома быў, здаецца, — Цяпер баяць душы і цела. Сядзіць у нумары, злучацца: Пучэўка поўнацю агралал!

г. Клец.

СЁННЯ

Месяц Маладзік 26 красавіка. Месяц у сур'ёз'і Білізят.

Імяніны Пр. Аганіі, Васілісы, Галіны, Ірыны, Нікі, Фядоры, Леаніда. К. Ангеліны, Катарыны, Маргарыты, Багуслава, Пятра, Роберта.


Сонца Усход Запад Даўжыня дня

Мінск — 5.38 20.37 15.59
Віцебск — 5.23 20.31 15.08
Магілёў — 5.28 20.27 14.59
Гомель — 5.29 20.19 14.50
Гродна — 5.54 20.52 14.58
Брэст — 5.59 20.47 14.48



ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні



...у суседзях

Даты Падзеі Людзі

29 КРАСАВІКА

1882 год — у Берліне пачала дзейнічаць першая ў свеце эксперыментальная лінія тралейбуса, пабудаваная кампаніяй Siemens & Halske.

1897 год — англійскі фізік Джозэф Джон Томсан на пасаджэнні Лонданскага каралеўскага таварыства зрабіў паведамленне аб адкрыцці ім электрона.

1927 год — у Ленінградскай эксперыментальнай электратэхнічнай лабараторыі створаны першы прыбор, які фатаграфавуў рознага роду гукі: размову чалавека, біццё сэрца.

1927 год — нарадзіўся Анатоль Іванавіч Мурашка (вёска Березіно Докшыцкага раёна), беларускі вучоны ў галіне меліярацыі і воднай гаспадаркі, доктар тэхнічных навук, прафесар, акадэмік УАСГНІЛ. Аўтар навуковых прац па метадах асушэння балот і пераўтварэння гнетных зямель з выкарыстаннем палімерных і іншых матэрыялаў, праблемах прыродакарыстання. Памёр у 1990 годзе.

1945 год — вызваленне саюзнікамі канцлагера Дахау.

1947 год — нарадзіўся Юры Міхайлавіч Фейгін (г. Гомель), акцёр, заслужаны артыст Беларусі. У 1978—1992 і з 1995 года іграў у Гомельскім абласным драматычным тэатры. Сярод роляў: Доктар, Камандор («Апошні ўзлёт», «Купала» А. Дударова), Дорн («Чайка» А. Чэхава), Крачынскі («Вяселле Крачынскага» А. Сухава-Кабілына) і інш.

1982 год — насельніцтва Кітая перавысіла мільярд чалавек.

1997 год — расійскі касманат В. Цыбілюй і амерыканскі астранаўт Д. Ліндэнджэр здзейснілі першы ў гісторыі райска-амерыканскага супрацоўніцтва сумесны выхад у адкрыты космас. Па-за станцыю «Мір» яны прапрацавалі амаль пяць гадзін.

Было сказана

Янка Брыль, народны пісьменнік Беларусі:
«Прага шчасця настолькі вялікая ў нас, што нават самыя шчаслівыя моманты, дні, тыдні, гады — часцей за ўсё здаюцца... уступам да шчасця».

Не сезон

Судак ідзе на нераст

Гэта рыба засяляе ўсе буйныя рэкі Беларусі, многія азёры і вадасховішчы, але ўсёды яна нешматлікая. А зараз сустрэцца з судаком на законных падставах і ўвогуле няма шанцаў: у мэтах аховы віду ў перыяд яго нерасту з 30 мая ў краіне ўстанаўліваецца забарона на вылаў драпежніка.

Большую частку года судак, як правіла, трымаецца каля дна, а падчас нерасту выходзіць на мелкаводдзе. Нераст пры добрым прагрэве вады — прыкладна да 15 градусаў. Пахаладанне здольна расцягнуць гэты працэс на два-тры тыдні, і больш, расказалі ў Дзяржінспекцыі.

У рэках судак адкладае ікру на водныя расліны, у іншых вадоемах — на пясок і камяні. Месяць для нераставання выбіраюць самцы. Яны ж клапоцяцца пра нашчадкаў: абараняюць ікру ад драпежных рыб і засцерагаюць яе ад загінення, змяваючы бруд частымі і моцнымі рухамі грудных плаўнікоў. Хуткасе развіццў ікры таксама залежыць ад тэмпературы вады — чым яна ніжэйшая, тым больш часу неабходна. Увесь гэты тэрмін самцы нясуць сваю «вахту» і абсалютна бабыжаква да рыбы, якая спадзеа побач.

Сяргей НАСОЛЬКА.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Праздник красоты в «Острове чистоты»

1. Сведения об организаторе.
Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (Далее — Организатор). УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облисполкома от 16.01.2008 г. №2-р. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №590828925.

2. Наименование Рекламной игры.
«Праздник красоты в «Острове чистоты»».

3. Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения.
03.05.2017 г. — 28.07.2017 г. (включая период розыгрыша и вручения призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель: 1. Смоль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», руководитель отдела маркетинга. Члены комиссии: 1. Самушев Артем Сергеевич, ООО «ЗападХимИнвест», специалист по маркетингу. 2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», маркетолог. 3. Короткевич Анастасия Евгеньевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», юрист-консультант. 4. Ширинцова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромас», начальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции ТМ «NECTRA COLOR», «SYOSS», «Brilliance», «Blonde ULTIME», «Color Mask», «Perfect Mousse», «PALETTE», «Taft», «Color Expert», реализуемой в дискаунтерах «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Рекламной игры.
Участниками Рекламной игры могут стать физические лица — граждане Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в Рекламной игре. К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 16 мая 2017 года по 30 июня 2017 года включительно:

- Свершить покупку любой краски для волос торговых марок «NECTRA COLOR», «SYOSS», «Brilliance», «Blonde ULTIME», «Color Mask», «Perfect Mousse», «PALETTE», «Color Expert», а также любое средство для укладки волос торговых марок «SYOSS», «Taft» в одном чеке в сети дискаунтеров «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.
- Получить у кассира магазина анкету участника и заполнить ее, указав:
 - фамилию, имя, отчество;
 - возраст (полных лет);
 - город;
 - телефон для связи с указанием кода города либо кода мобильного оператора;
 - почтовый адрес, индекс;
- Приложить копию чека к анкете.

8. Возврат заполненной анкеты кассиру магазина.
К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие свои ФИО, возраст, город, телефон для связи с указанием кодов, почтовый адрес и индекс и не приложившие копию чека.

Заполняя анкету Организатора, участники подтверждают факт ознакомления и полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры.

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека вплоть до окончания рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, в Рекламной игре не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несовершенное или некорректное предоставление информации, запрашиваемой в анкете, отсутствие копии чека, которая должна быть приложена к анкете, или отсутствие оригинала кассового чека при получении приза.

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим Правилам, производится по каждой заполненной анкете с высланной копией чека.

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в качестве участника Игры соответствующее количество раз, каждый раз заполняя анкету участника.

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения выигравших участников Рекламной игры.
Розыгрыш призов состоится 29 июня 2017 года в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комната переговоров.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используется лототрон и анкеты участников.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который составляется и подписывается присутствующими членами комиссии.

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигравших номеров получателей призов происходит путем случайного вытаскивания анкет из лототрона.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, указанной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, место, порядок и сроки выдачи призов.
Участники-победители, выигравшие призы, будут уведомлены о выигрыше посредством почты и телефонного звонка до 6 июля 2017 года включительно.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также сроки их опубликования.
Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 13.07.2017 года.

12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной игре. Налогаобложение призов производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно получить по телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте www.ostrov-chistoty.by.

Свидетельство №2979 о государственной регистрации рекламной игры «Праздник красоты в «Острове чистоты» зарегистрировано 21 апреля 2017 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 3 мая.

УСМІХНЕМСЯ

— Хутка ўцягнуты жывот не лічыцца пазам.
— А што яшчэ можае прапанаваць для пахудзення?

— Вова, ты, кажуць, ажаніўся? Фота жонкі ёсць?
— Вось.
— Прыгожая жанчына...
— Дзякуй вялікі!
— Прыгожая жанчына табе падышла б больш, але і разумная таксама добры выбар.

Няма такога сіноптыка, які хоць бы раз у жыцці не адгадаў бы надвор'е.

— У нас няма планаў на заўтра?
— Ну, я б не адмовіўся ад лёгкага пахмелля.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫНДЖОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИНЦАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЮШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК. Выдавец — Рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (гэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынга — 284 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Місцьевае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гомелі: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэры: 287 18 81.

<http://www.zviadzda.by>;
e-mail: info@zviadzda.by;
(для зваротаў): zvarot@zviadzda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklam@zviadzda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Рэдактары маюць права аб'явіць аб'яву неадпаведнай і не публікаваць яе.

Матэрыялы, назначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адлюстравана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 1528.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар папісаны ў 19,30
28 красавіка 2017 года.